



Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Аляксандр Мякінінкі добра ведае праблемы, з якімі да яго могуць прыйсці людзі, і чым мясцовая ўлада можа ім дапамагчы ў вырашэнні той ці іншай сітуацыі.



На Барысаглебскія могілкі з'яжджаюцца вернікі з усяго свету. Тут наўпрост зямлі растуць каменныя крыжы, якія, кажуць, валодаюць цудадзейнай сілай...



Заслаўе кіеўскі князь Уладзімір пабудаваў для свайго сына Ізяслава і жонкі Рагнеды. Сімвалічна, што менавіта тут прайшоў фестываль праваслаўнай моладзі, прысвечаны 1025-годдзю Хрышчэння Русі.




Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

«ДАРОЖНАЯ КАРТА» БЕЛАРУСКА-КІТАЙСКАГА СУПРАЦОЎНІЦТВА НАБЫВАЕ НОВУЮ ЯКАСЦЬ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прапануе выпрацаваць новую «дарожную карту» беларуска-кітайскага супрацоўніцтва. Пра гэта ён заявіў учора на перамовах са Старшынёй КНР Сі Цзіньпінам, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

ляць узаемавыгаднае супрацоўніцтва, нарошчваюць гуманітарныя сувязі, а таксама кантакты па лініі грамадскай. «Бакі маюць намер распрацаваць Праграму развіцця адносін усебаковага стратэгічнага партнёрства паміж Беларуссю і КНР», — гаворыцца ў дакуменце.



«Вы вельмі дакладна сёння сказалі пра тое, што мы выходзім на новую прыступку нашых адносін, прыступку стратэгічнага партнёрства. Для гэтага трэба выпрацаваць на перспектыву новую праграму — «дарожную карту». Гэта тое, што нам сёння трэба. І я ўпэўнены, што да канца года нашы ведамствы, улады змогуць прапанаваць такую праграму далейшага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і КНР», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Ён падзякаваў Сі Цзіньпіну за запрашэнне наведаць Кітай, а таксама за гасціннасць, аказаную беларускім дэлегацыям.

Кіраўнік беларускай дзяржаўнай адначыў вялікую адкрытасць і змястоўнасць двухбаковых перамоў, якія кіраўнікі дзяржаў правялі ў вузкім складзе. «Асаблівае цэперашні перамоў, якія заанадаваў у вузкім складзе, але былі на карысць нашым адносінам, складаецца ў тым, што яны носяць беспрэцэдэнтную адкрытасць», — адзначыў беларускі лідар.

У сваю чаргу Старшыня КНР Сі Цзіньпін заявіў, што адносіны Кітая і Беларусі выйшлі на беспрэцэдэнтна высокі ўзровень. Паводле яго слоў, «нашы адносіны няхільна развіваюцца, пераадольваючы прыступкі адна за адной. Зараз яны фактычна выйшлі на беспрэцэдэнтна высокі ўзровень. Наступны новы этап імклівага развіцця двухбаковых адносін». Сі Цзіньпін падкрэсліў, што беларускі Прэзідэнт з'яўляецца вялікім сябрам кітайскага народа. «Вы ўнеслі вялікі ўклад у развіццё кітайска-беларускіх адносін. У гэты гістарычны момант, калі нашы адносіны выходзяць на якасна новы этап развіцця, ваш візіт, я ўпэўнены, абавязкова нададзць дадатковы стымул далейшаму двухбаковаму развіццю супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі», — сказаў Старшыня КНР.

Кітайскі лідар таксама адзначыў, што ў ходзе перамоў з кіраўніком беларускай дзяржавы ў вузкім складзе бакі грунтоўна абмяняліся думкамі па розных пытаннях двухбаковых адносін і дасягнулі шмат якіх важных дамоўленасцяў.

Па выніках перамоў кіраўнікоў дзвюх краін была падпісана сумесная дэкларацыя.

У сумеснай дэкларацыі заяўлена аб рашэнні ўсталяваць адносіны ўсебаковага стратэгічнага партнёрства і гатоўнасці працягваць умацаванне палітычнага ўзаемадаверу, актывізаваць каардынацыю і ўзаемадзеянне ва ўсіх сферах, паглыб-

Беларусь і Кітай таксама дамовіліся нарошчваюць кантакты на вышэйшым, высокім і іншых узроўнях, актывізаваць сувязі і супрацоўніцтва па лініі навука-навуковых арганізацый дзвюх краін, пашыраць паглыбляць міжрэгіянальнае супрацоўніцтва.

У дакуменце падкрэслена, што рашучая ўзаемная падтрымка і цеснае ўзаемадзеянне па пытаннях, якія закранаюць дзяржаўную незалежнасць, суверэнітэт, тэрытарыяльную цэласнасць, інтарэсы нацыянальнай бяспекі і развіцця, з'яўляюцца важнымі складнікамі ўсебаковага стратэгічнага партнёрства.

Беларускі бок зноў пацвердзіў сваю прыхільнасць да палітыкі «аднаго Кітая» і прызнае, што ўрад КНР з'яўляецца адзіным законным урадам, які прадстаўляе ўвесь Кітай, а Тайвань — неад'емная частка тэрыторыі Кітая. «Беларускі бок выступае супраць «незалежнасці Тайваня» ў якой бы там ні было форме, не наладжвае з Тайванем афіцыйных адносін і не падтрымлівае з ім афіцыйных кантактаў, выступае супраць уступлення Тайваня ў любы міжнародны і рэгіянальны арганізацыі, членамі якіх могуць быць толькі суверэнныя дзяржавы, не пастаўляе зборі Тайваню, падтрымлівае мірнае развіццё адносін паміж двума берагамі Тайваньскага праліва і ўсе намаганні ўрада Кітая, нацэленыя на аб'яднанне дзяржавы», — гаворыцца ў гэтым сумеснай дэкларацыі.

У сваю чаргу кітайскі бок пацвердзіў, што з разуменнем і павагай ставіцца да незалежнай унутранай і палітыкі, якая праводзіцца Рэспублікай Беларусь, і выбранага краінай шляху развіцця, падтрымлівае намаганні Кітая, накіраваныя на абарону дзяржаўнай незалежнасці, суверэнітэту, забеспячэнне сацыяльна-палітычнай стабільнасці і развіццё народнай гаспадаркі, выступае супраць знешняга ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі па якой бы там ні было прычыне.

У дэкларацыі адзначаецца, што кравугодным каменем кітайска-беларускага супрацоўніцтва з'яўляецца эканамічнае ўзаемадзеянне, у тым ліку гандлёва-эканамічнае і інвестыцыйнае. Бакі дамовіліся прымаць дзейсныя меры па нарошчванні маштабу гандлю, паліпшыні гандлёвай структуры, павышэнні ў ёй долі прадукцыі з высокай дадаванай вартасцю і высокатэхналагічнай прадукцыі.

ТРАВЫ-АБЯРЭГІ



Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Экстракт» (у Дзяржынскім раёне Мінскай вобласці) вырошчвае каля 40 відаў лекавых траў і кустоў. «Экстракт» займаецца развіццём і вырошчваннем насення і расады, якую затым рэалізуе іншым прадпрыемствам. Жэньшэнь, эхінацея, левкавыя рамонак, календула, мята, валар'яна і многае іншае расце на доследным участку прадпрыемства. На здымку: збор календулы.

Міністр ЖКГ Андрэй ШОРАЦ:

Павышэнне тарыфаў заўсёды залежыць ад росту рэальнага заробку

У рэдакцыі газеты «Звязда» адбылася «прамая лінія» з міністрам ЖКГ Андрэем Шорцам. Ці будзе павялічаны тарыфы карыстання вадою? Колькі будзе каштаваць арэнднае жыллё? Куды ідуць нашы адлічэнні на капрамонт? Хто павінен спілаваць аварыйныя дрэва ў двары? Як прымусяць уласніка долі на кватэру плаціць сваю частку расходаў на камунальныя паслугі і рамонт? На гэтыя і іншыя пытанні адказаў наш суразмоўца.

Яўгенія, г. Мінск:
— Я жыву ў арэнднай кватэры і плачу за карыстанне вадою на павышаным тарыфе. Аднак дагавор арэнды прадугледжвае, што на пэўны перыяд часу я набываю тым жа правам, што і ўладальнік кватэры. Дык чаму мне не налічваюць плату за ваду па тым жа тарыфе?

— Вы атрымліваеце льготу па аплаце за ваду па тым адрасе, дзе зарэгістраваны. Сёння такая практыка ва ўсёй Бела-

русі, аднак вы — адзіная, хто ў мяне пра гэта пытаеца.
— Магчыма, але пытанне хвалюе не адну мяне — тама мусіруецца ў СМІ, многія скардзяцца. Хацелася б, каб праблема была паднята на заканадаўчым узроўні.
— Я вывучу, наколькі гэта праблема вострая і якім чынам можна прасачыць прадстаўленае льготы чалавеку, які зарэгістраваны па адным адрасе, а пражывае па іншым.
— Можна, будзе павялічаны тарыфы карыстання вадою?



— Не, тарыфы павялічваюць не будзем. Згодна са статыстыкай, у яго ўкладзеца 90% жытэльнага апарату. З улікам таго, што сабекошт вады значна большы за льготны тарыф, тарыфы могуць быць толькі зменшаны. У нас усе населеныя пункты, акрамя абласных цэнтраў, спажываюць значна менш вады, чым 140 літраў на чалавека. Сабекошт вады па асобных рэгіёнах зараз перавышае 8-10 тысяч рублёў за куб, вось і тарыфы павялічваюць з тым, колькі вы плаціце.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

СНОЎДЭН АФІЦЫЙНА ПАПРАСІЎ ПРЫСТАНІШЧА Ў РАСІІ

Былы супрацоўнік ЦРУ і АНБ Эдвард Сноўдэн, які на мінулым тыдні абвясціў пра жаданне прасіць у Расіі прыстанішча, у аўторак днём афіцыйна звярнуўся да ўлад з такім запытам.
«Я толькі што выйшаў з транзітнай зоны. Я дапамог яму аформіць заяву, і, наколькі ён не мог сам трапіць да прадстаўніка Федэральнай міграцыйнай службы, я папрасіў прадстаўніка прайсці да яго ў транзітную зону. Заява была аформлена і зарэгістравана ў транзітнай зоне», — заявіў старшыня камісіі Грамадскай палаты РФ адвакат Анатоль Кучэрэна. У Крамлі пакуль не каментуюць інфармацыю аб накіраванні Сноўдэнам запыту і адзначаюць, што рашэннем гэтага пытання будзе займацца адказная служба.

ЕўРАПЕЙЦЫ ПЕРАСТАЛІ НАБЫВАЦЬ АЎТО

Зніжэнне продажаў легкавых аўтамабіляў у краінах Еўрапейскага саюза ў чэрвені 2013 года стала самым значным за 17 гадоў, перадае інфармацыя. Па звестках Еўрапейскай асацыяцыі аўтавытворцаў (ACEA), у першай палове 2013 года ў ЕС было прададзена 6,2 мільёна новых машын, што на 6,6% менш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Пры гэтым у чэрвені продажы упалі на 5,6%. Сярод найбуйнейшых рынкаў ЕС рост продажаў у мінулыя месяцы быў зафіксаваны толькі ў Вялікабрытаніі (13,4%). Продажы ў Францыі знізіліся на 8,4%, у Германіі на 4,7%, у Італіі на 5,5%, у Іспаніі на 0,8%.

ПРАЦА Ў СТАРЭЧЫМ УЗРОСЦЕ ПАЛЯПШАЕ СТАН МОЗГУ

Так, кожны дадатковы год працы зніжае адпаведную рызыку на 3,2%, кажа Кэрал Дафўіл з даследчага агенцтва INSERM. Пра такую сувязь загаварылі пасля аналізу інфармацыі больш як 429 тыс. работнікаў (большасць — прадаўцы ці людзі рабочых спецыяльнасцяў). Сярэдні ўзрост склаў 74 гады, а тэрмін знаходжання на пенсіі — 12 гадоў. Амаль у 3% развілася дэменцыя. Але калі чалавек доўга працаваў, верагоднасць з'яўлення хваробы памяншалася. Так, сыходзячы на пенсію ў 65 гадоў, чалавек сутыкаўся са зніжэннем рызыкі на 15%, чаго не скажа пра тых, хто не працаваў з 60 гадоў. Кэрал Дафўіл заклікаў кіраўнікоў дазваліць працаваць пажылым людзям столькі, колькі тыя захочуць.

ФМС ПРАПАНАВАЛА ЎЗАКОНІЦЬ ПЕРШАЧАРГОВАЕ ПРАВА РАСІЯН НА ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ

Федэральная міграцыйная служба лічыць неабходным абараніць першачарговае права расіянаў на працаўладкаванне. Пра гэта заявіў кіраўнік ведамства Канстанцін Рамаданавіч. Паводле яго слоў, замежнікі да неапапрабаваных вакансій вяртаюцца да дапуску праз пэўны тэрмін, напрыклад, праз два месяцы. Рамаданавіч лічыць, што такі механізм дазволіць зрабіць парадак працаўладкавання ў РФ празрыстым, а таксама дапаможа больш аператыўна рэагаваць на змены патрэб у кадрах. Кіраўнік службы прапанаваў выкарыстоўваць вопыт Еўрасаюза, дзе, паводле яго слоў, свабодныя працоўныя месцы займаюць спачатку жыхары рэгіёна. Пасля гэтага доступ да неапапрабаваных вакансій адкрываецца для жыхароў краіны, а затым — для замежнікаў.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ІСПАНІЯ ВЫБАЧЫЛАСЯ ПЕРАД БАЛІВІЯЙ

Іспанія прынесла прабачэнні за сітуацыю з самалётам прэзідэнта Балівіі Эва Маралеса ў Еўропе. Адавадзена дыпламатычную ноту ўручыў балівійскім уладам у Ла-Пасе пасол Іспаніі Анхель Васкес. «Іспанія глыбока шкадуе ў сувязі з гэтым фактам, — заявіў ён. — Нам шкада, што гэты індывідуум меў месца, мы прыносім нашы прабачэнні і тым самым лічым сітуацыю вычарпанай». Тым не менш, Балівійскі ўлад пакуль што не абвясцілі, ці прымаюць яны гэтыя прабачэнні. Самалёт, на якім прэзідэнт Балівіі вяртаўся на радзіму з маскоўскага Форуму краін-экспарцёраў газу 2 ліпеня, вымушаны быў ззямліцца незапланаваную пасадку ў Вене.

Гэта адбылося пасля таго, як некалькі еўрапейскіх краін — Іспанія, Францыя, Італія і Партугалія — адклікалі выданыя самалёту дазвол на перасячэнне сваёй паветранай прасторы. Падставай для забароны паслужылі падзэрніні, што на борце прэзідэнтскага лайнера мог знаходзіцца буйны супрацоўнік ЦРУ Эдвард Сноўдэн.

КОРАТКА

У Мінску з 20 ліпеня бягучага года ў сувязі з рэканструкцыяй трамвайнага пуці закрываецца трамвайны рух па праспекце Машэрава і вуліцы Старавіцкага тракт. Адначасова арганізавана масавая эвакуацыя аўтамабіляў, якія прыпаркаваны з частцы цэнтра ў цэнтральнай частцы горада. У асноўным гэта датычыцца вуліцы Валодарскага, Інтэрнацыянальнай, Камсамольскай, Няміга і Караля.

Сістэмныя адміністрацыя і спецыялістаў па вытворчасці скуры і футра будучы рыхтаваць у Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. Супрацоўнікі Брэсцкай мытні ўсёго з пачатку гэтага года 41 раз спынілі спробы незаконнага ўвозу мабільных тэлефонаў. У пунктах пропуску канфіскавана 750 мабільных тэлефонаў на суму Br2 млрд 012 млн.

ЦЫТАТА ДНЯ



Вадзім ІАСУБ, фінансавы аналітык:
«Нацбанк зрабіў больш жорсткай грашова-кредытную палітыку пры праяве негатывных тэндэнцый на фінансавым рынку. На працягу першага паўгоддзя некалькі разоў зніжлася стаўка рэфінансавання, праводзілася змякчэнне гэтай палітыкі. Але пасля кожнага з такіх крокаў Нацбанк назірае за рэакцыяй эканомікі. У прыватнасці, у чэрвені ў нас праявілася некалькі негатывных тэндэнцый: купля валюты перавышала яе продаж, азначыўся некаторы ператок з рублёвых у валютныя. Менавіта ў адказ на гэтыя праявы Нацбанк і зрабіў крок да ўзмацнення жорсткасці сваёй палітыкі».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 17.07.2013 г.

Долар ЗША	8840,00
Еўра	11570,00
Рас. руб.	271,50
Укр. грыўня	1084,00

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 23°
Віцебск	+ 22°
Гомель	+ 21°
Гродна	+ 22°
Магілёў	+ 20°
Мінск	+ 22°

ВУЗКАПАЛАГА РАКА МОЖНА ЛАВІЦЬ

Лавіць вузкапалага рака дазваляе ў Беларусі з 16 ліпеня.

Кароткачасовае перыяду лоўлі вузкапалага рака абумоўлена асаблівасцямі віду. Для выношвання ікры самцы патрэбна больш за паўгода. І лоўля падводных жывёл у іншы час магла б мець цяжкія наступствы для ўсёй папуляцыі.

У Беларусі норма вылавы вузкапалага рака складае не больш як 30 штук за суткі на аднаго чалавека. Адзін лавец можа адначасова выкарыстаць максімум тры пасткі. Прычым кожнай з іх не павінен быць больш як адзін метр, дыяметр уваходнай адтуліны — не больш як 70 см, язвічкі не могуць быць менш як 22 мм.



Кар. БЕЛТА.



ПАСЛЯ ВЫСТУПЛЕННЯ «МС» НА ЎЛАСНЫМ ПАДВОРКУ, АЛЕ ПАД КАНТРОЛЕМ

5 чэрвеня г.г. у «Мясцовым самакіраванні» быў змешчаны артыкул «Вось такое свінства». Размова ў ім ішла пра забарону (у адпаведнасці з новымі ветэрынарна-санітарнымі правіламі) самадзейных «бойняў» на сялянскіх падворках, з аднаго боку, і нявхатку цывілізаваных забойных пляцовак для абслугоўвання ўсіх, хто гадуе жывёлу на продаж, з другога.

Рэдакцыя атрымала адказ, падпісаны старшынёй камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама С.П. Радкаўцом, дзе паведамляецца, што ў мэтах забеспячэння стабільнай ветэрынарнай сітуацыі і з-за складанай эпідэміялагічнай сітуацыі па асабліва небяспечных захворваннях жывёл у памежных з Рэспублікай Беларусь дзяржавах Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання прынята пастанова «Аб зацвярджэнні ветэрынарна-санітарных правілаў утрымання прадукцыйных жывёл ва ўласных падсобных гаспадарках грамадзян» (ад 4.01. г.г.). Гэтая пастанова ўпарадкоўвае правілы забойна сельскагаспадарчай жывёлы ва ўласных падсобных гаспадарках грамадзян з наступнай рэалізацыі мяса на рынках.

У пункт 19 гэтай пастановы Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання ўнесена наступнае змяненне: «Далускае да 1 студзеня 2014 г. самастойна займацца забоем буйнарагатай і дробнай рагатай жывёлы, свіней, коней і іншай прадукцыйнай жывёлы для наступнай рэалізацыі мяса і прадуктаў забойна ва ўласных падсобных гаспадарках грамадзян пад кантролем спецыяліста ветэрынарнай службы з абавязковай далейшай ветэрынарна-санітарнай экспертысай...»

«У тэрмін да 1 студзеня 2014 г. пункты забойна жывёлы будуць прыведзены ў адпаведнасць з ветэрынарна-санітарнымі патрабаваннямі», — гаворыцца ў адказе.

ПРАБЛЕМЫ І РАШЭННІ

ЧЫСТА ТАМ, ДЗЕ ПРЫБІРАЮЦЬ...

У рэдакцыю «МС» патэлефанавалі дачнікі з вёскі Дубовы Лог Чэрвеньскага раёна. Справа ў тым, што яны зарэгістраваны ў Мінску, а вясной і летам пражываюць у вёсцы. З красавіка па кастрычнік заключылі дагавор на вываз цвёрдых бытавых адходаў з Чэрвеньскай жыллёва-камунальнай гаспадаркай. Згодна з дамовай, смецце павінны забіраць кожную другую і чацвёртую пятніцу. Але прайшло тры тыдні, а яно, акуратна спакаванае ў мяккі, так і стаяла за варотамі. Разам з тым, у ЖКГ сцвярджаюць, што смецце вывезена — прынамсі, так «паказвае навігатар», па якім дыспетчар кантралюе маршруты спецаўтатранспарту. Але ж і самае сучаснае абсталяванне можа даваць збой...

«Нарэшце адходы забралі, а ў нас папарасі прабачэння. Хачелася б, каб і надалей не ўзнікала такіх недарэчнасці», — казалі ў размове з карэспандэнтам «Гародскія» жыхары Дубовага Логу. Акрамя таго, паведаваў іх слоў, плату за вываз смецця ім налічылі нават за зimu, хоць яны там і не жылі.

Парушэнні графіка вывазу бытавых адходаў, вядома, здараюцца, — пагадзіўся дырэктар КУП «Чэрвеньская ЖКГ» Ігар Навіцкі. — Але мы пастаянна нагадваем майстрам, каб яны паярэджалі людзей, што тэрмін збору адходаў пераносіцца па канкрэтных прычынах на іншы дзень. Бо часам не хапае машын, а бывае, яны спуюцца.

Кашт вывазу цвёрдых бытавых адходаў складае 3640 рублёў з кожнага зарэгістраванага па месцы жыхарства за месяц. Але ў раёне ёсць і так званыя дачнікі, спадчынікі, якім дасталіся бацькоўскія дамы. Яны прапісаны ў Мінску ці іншай мясцовасці, а ў раёне пражываюць з ранняй вясны да позняй восені. З ім звычайна заключаюцца сезонныя дагаворы на вываз цвёрдых бытавых адходаў — з красавіка па кастрычнік ці з мая па кастрычнік, — кажа бухгалтар Ірына Шашок. — У населеных пунктах смецце збіраецца два разы на месяц у адпаведнасці з распрацаваным графікам і маршрутам. Але, на жаль, не ўсе адходы можна вывезці за адзін раз. Наколькі ведаю, цяпер у раёне прынята рашэнне выкарыстоўваць яшчэ і трактар з прычэпам, рэйсы якога будуць чаргаваць з рэйсамі машын. Тым больш што плануецца павысіць кошт вывазу смецця ў два разы.

Разам з тым, як адзначыў Мікалай Канстанцінавіч, у сельвыканкаме ёсць адпаведныя ўзоры дагавораў з раённым прадпрыемствам ЖКГ. І любы чалавек можа заключыць тут, на месцы, дагавор, які будзе, у сваю чаргу, перададзены непасрэдна адрасату. Зроблена гэта для зручнасці жыхароў, каб не марнаваць час, не ехалі ў раён, а маглі вырашыць справу хутка. «Грошы за вываз смецця не ідуць на рахунак сельвыканкама. Наша выгада, бадай, толькі ў тым, што населеныя пункты чыстыя і няма звалак, — значыць кіраўнік мясцовай улады.

Татьяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Па чарніцы — на фэст пад Полацк

У Полацкім раёне пройдзе ягадны фестываль «Чарніцы-2013». Чэмпіянаты і фестывалі па зборы ягад і грыбоў — вітаная картка гэтага раёна.

Фэст, які адбудзецца 20 ліпеня ў аграгарадку Заазер'е Полацкага раёна, стаў ужо традыцыйным: сёлета пройдзе трэці раз. — Ягадны фестываль «Чарніцы-2013» з'яўляецца не толькі цікавым спортыўным, але таксама шырока прапагандаў актыўна і здарова адпачынка. Збор ягад будзе праводзіцца на тэрыторыі некалькіх сельсаветаў з 7 да 12 гадзін раніцы. У крэатыўным ягадным фестывалі возьмуць удзел каля 120 камандаў — па 4 чалавекі ў кожнай. Ёсць каманды ад сельсаветаў, аддзелаў адукацыі, прадпрыемстваў г. Полацка і раёна, грамадскіх аб'яднанняў горада і раёна. У параўнанні з мінулымі годамі, на 50 камандаў стала больш, — паведамілі ў Полацкім райвыканкаме. — Рады збіральнікаў чарніц на хуткасць можна будзе папоўніць да прызначанага выхаду камандаў на старт — 7 гадзін раніцы...

Арганізатары фестывалю «Чарніцы-2013» упэўнены, што ягад хопіць усім!

Пасля поўдня члены журы вызначыць пераможца. І тым, хто больш за астатніх зберы ягад, будуць уручаны заахвочвальныя прызы. Для ўдзельнікаў, бальшчыкаў і расцеяў ягаданага фестывалю будуць арганізаваны вясёлыя гульні, канцэрт, майстар-клас па вырабе абярэгаў, выставы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ТВАР ДА ТВАРУ

Гарантыя быць пачутым

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА

Аляксандр МЯКІННІК ездзіць на сустрэчы з выбаршчыкамі за рулём асабістай машыны. Ён добра ведае не толькі дарогі Заслаўскага акругі № 77, але і праблемы, з якімі да яго могуць прыйсці людзі. Яшчэ лепш ён ведае, што можа зрабіць мясцовая ўлада ў той або іншай сітуацыі, і чым ёй у гэтым можа дапамагчы ён — дэпутат Палаты прадстаўнікоў. Сам Аляксандр Пятровіч да парламенцкіх выбараў 2012 года працаваў старшынёй Пятрышкаўскага сельскага Савета дэпутатаў, які цяпер уваходзіць у яго выбарчую акругу. На гэты раз прыём намесніка старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па бюджэце і фінансах Аляксандра Мякінніка адбываўся па суседстве — у Папярянскім сельсаветае з цэнтрам у аграгарадку



Большавік. «Няпросты сельсавет, — папярэдзіў ён журналіста «Звязды». — Шмат людзей прыходзіць са скаргамі. Дарогі, жыллёва-камунальная гаспадарка, індывідуальнае будаўніцтва...»

«А што ім прадпісанне?»

Чатыры месяцы таму мы аказаліся разам з Аляксандрам Мякіннікам у адным мікрааўтобусе падчас разгулу ўрагану Хаўер на трасе М3 — вярталіся з выязнога пасяджэння парламенцкай камісіі ў Наваполацку. У тых экстрэмальных умовах, дзякуючы смелым рашэнням і энэргічным дзеянням усіх мужчын-дэпутатаў, наш мікрааўтобус здолее аб'ехаць 40-кіламетровы затор, выбрацца са снежных сумэтаў і ўжо да поўначы шчасліва даставіць усіх пасажыраў у цэнтр сталіцы.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



УСЁ ЖЫЦЦЁ БЫЦЬ НЕЗАМЕННАЙ



Пра сябе стараста вёскі Іскань Галіна Шульга кажа: «Маё шчасце і радасць — быць некаму патрэбнай. Гэтая рыса ў мяне з дзяцінства».

У вёску Іскань Быхаўскага раёна Галіна Сцяпанайна прыехала маладой настаўніцай ў 1959 годзе. Выкладала рускую мову і літаратуру. Трынаццаць гадоў была школьным дырэктарам. А агулам аддала настаўніцтву паўстагоддзя свайго жыцця. Памятае сваёсаблівы час бэбі-буму ў вёсцы, калі школы наведвалі больш за 200 вучняў.

Цяпер у Іскань школы няма, а большасць насельніцтва, як і сама стараста — пенсіянеры. Але гэта не падстава сумаваць і апуськаць рукі. На свай грамадскай пасадзе Галіна Сцяпанайна адчувае сябе запатрабаванай і знаходзіць у гэтым сэнс жыцця. Пакуль хапае здароўя, ідзе да людзей-суседзяў. У сваю чаргу і тыя наведваюць сваю жывую цырадасную і клапатлівую суседкачку — правую руку старшыні Аб'ядваўскага сельскага Савета.

Асаблівае стаўленне ў Галіны Шульгі да памяці пра вайну. Яна добра памятае, як бамбілі Быхаў, які гінулі яе ні ў чым не вінаватыя землякі. Ад таго жахлівага часу і жыве ў ёй асаблівы гонар за вайнаў-вызваліцеляў. На брацкай магіле ў вёсцы Іскань з вясны да позняй восені заўсёды свежыя кветкі — ад імя ўсіх вяскоўцаў іх прыносіць сюды гэтая цудоўная жанчына. «Наш нязменны стараста», — з гонарам удакладняюць пра яе жыхары вёскі.

На раённай Дошчы гонару ў Быхаўскім райвыканкаме змешчаны таксама і яе партрэт. А ў хаце Галіны Сцяпанайны за шклом кніжных паліц — граматы, падзякі, пахвальныя лісты, дыпламы — за тое, што ў свае 77 гадоў яна яшчэ вельмі запатрабаваная і нават незаменная. Хоць і кажуць, што незаменных людзей не бывае, але гэта не пра яе.

Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.

Ёсць пытанне

НЕДАХОП СРОДКАЎ ЦІ... СВДОМАСЦІ?

Дэпутаты Брэстчыны абмеркавалі стан навакольнага асяроддзя і яго ўплыў на якасць жыцця

Святлана ЯСКЕВІЧ

Самы аддалены раён вобласці, на мяжы з Гомельшчынай, быў выбраны для выязнога сесіі невяпадкова. Па колькасці сельскага насельніцтва Столінскі раён — адзін з самых буйных рэгіянаў рэспублікі. Шэраг населеных пунктаў пацярпеў ад наступстваў аварыі на ЧАЭС, што накладвае адбітак на жыццё і гаспадарчую дзейнасць людзей. Да таго ж раён вельмі цікавы разнастайнасцю менталітэтаў людзей, якіх усё ж аб'ядноўвае агульная рыса — працавітасць.

Напрыклад, столінскіх альянцаў уся краіна ведае як перадавы атрад вытворцаў аграўкі і пастаўшчыкоў аграўкі прадукцыі на расійскі рынак. Падчас сесіі, дарчы, давалося ўпершыню пачуць, што ў Альша-

нах пачалася пераарыентацыя вытворчасці: многія гаспадары пераходзяць ад аграўкі на памідоры, клубніцы, іншыя культуры. Патрабам і капрызам рынку даводзіцца дагджаць.

Вядома, абласная сесія не ставіла задачу вырашыць такія глабальныя пытанні, які змяненне стану навакольнага асяроддзя, але імкнулася засяродзіць увагу дэпутатаў і службовых асоб на асобных важных аспектах гэтай тэмы.

Ад старшыні абласнога камітэта прадрыхных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, дэпутата аблсавета Тамары Ялкоўскай прысутныя даведліся, што для экалагічнай бяспекі зроблена нямаля. Напрыклад, менш выкідаецца бруду ў паветра, бо выведзены са звароту фрэон R-12, які разбурае озон. Шмат увагі надаецца збору і перапрацоўцы другой сыравіны, што ў многім засяроджае зямлю ад лішняга смецця. Мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы праводзяць пастаянную работу па навадзненні парадку на зямлі, пра што сведчыць нядаўні падрабязны разбор гэтай

тэмы, праведзены на пасяджэнні абласнога выканаўчага камітэта.

І разам з тым ёсць вялікае кола праблем, што чакаюць разумнага ўмяшання чалавека. Вельмі шмат выкідаецца ў паветра рэчываў, якія яго забруджваюць. Па колькасці выкідаў з «мабільных крыніц» (гэта значыць, з машын) Брэсцкая вобласць займае трэцяе месца ў краіне. Горш за усё тое, што машыны выкідаюць бруду на ўзроўні дыхання чалавека. Колькасць машын расце, а значыць, усе мы з кожным годам паглынаем больш газу.

І на гэтым фоне вельмі пераперакаўча выглядае ўзровень азеленення ў многіх гарадах. Паводле горадабудаўнічых нормаў, у раёнах жылёй забудовы ўзровень азеленення павінен быць не менш за 25%. А ў гарадах Бяроза, Белаазёрск, Драгічын, Кобрын, Каменец, Столін, Івацэвічы і іншых раёнах гэтага паказчыка нават 9 працэнтаў. Не асабліва зважаючы на забудаваную зямліну пры будаўніцтве і ў Брэсце. Таму нядаўна, што летам экалагі адзначаюць тут перавышэнне канцэнтрацыі фармальдэгіду ў паветры.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

АКТУАЛЬНА

МЯСЦОВЫЯ САВЕТЫ ДЭПУТАТАЎ ТРЭБА ЎЗМАЦНЯЦЬ



Ірына АСТАШКЕВІЧ

Работа назіральных камісій, якія ў гэтым паўднёвым рэгіёне краіны дзейнічаюць даўно і паспяхова, была ў цэнтры ўвагі дэпутатаў. Красамоўныя лічыбы прыводзіць старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў Марына БОНДАР.
— Работа назіральных камісій на Гомельшчыне летас дазволіла пачаць гібель людзей ад знешніх фактараў. Калі мы стартавалі, хутка атрымлівалася вырашаць толькі 40 % праблем людзей, сёння — практычна ўдвая больш. Летас назіральнымі камісіямі было абследавана 85 тысяч дамаўладанняў. Мы выявілі 15 тысяч парушэнняў — тых сур'езных праблем, якія могуць скончыцца гібельлю людзей. Большасць з іх былі ліквідаваны на пярвічным узроўні. Астатнія мы выносілі на раённы ўзровень і шукалі рашэнне па кожным канкрэтным пытанні. Дарчы, адначасова такая работа дазволіла і на 20 % зменшыць колькасць зваротаў грамадзян.

Стварэнню ўмоў для сацыяльна-эканамічнага развіцця тэрыторый і забеспячэнню жыццяздзейнасці насельніцтва ў Мазырскім раёне было прысвечана выязное пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі. Акрамя членаў Савета па ўзаемадзеянні, удзел у мерапрыемстве прынялі старшыні мясцовых Саветаў дэпутатаў, кіраўнікі прадпрыемстваў, арганізацый і устаноў раёна.

Склад назіральных камісій, у якія спачатку ўваходзілі толькі спецыялісты МНС і міліцыі, зараз значна пашырыўся. У рэйды па вёсцы сёння па графіку выходзяць яшчэ і прадстаўнікі адукацыі, медыцыны, сацыяльнай абароны, гаргазу, энерганягляду... Старшыні сельскіх Саветаў прымаюць актыўны ўдзел у рабоце назіральных камісій. Дзейнасць апошніх кардынуе камісія пры райвыканкаме.

Пяць гадоў таму, у 2009-м, у Мазырскім раёне адбылася вялікая колькасць пажараў. Кожныя тры дні штосці гарэла, у агні гінулі людзі. Тады і было прынята рашэнне аб стварэнні такіх камісій. Потым пашырылася кола пытанняў, якія разглядаюць члены камісіі. Толькі пасля гэтага дынаміка сумных здарэнняў пайшла ўніз, адзначае намеснік старшыні Мазырскага райвыканкама Сяргей ДЫЛЮК. Але застаюцца часам пытанні па ўкамплектаванні штатаў: калі, напрыклад, адзін участковы працуе на два сельсаветы.

— Не хапае спецыялістаў гаргазу, энерганягляду. Тым не менш зводка дзейнасці назіральных камісій за тры дзень, якую рыхтуюць супрацоўнікі МНС, абавязкова кладзецца на стол старшыні райсавета. Калі трэба, мы на ўзроўні раёна выдзяляем грошы, каб дапамагчы маламаёмным грамадзянам, напрыклад, адрамантаваць печ. У некаторых выпадках звяртаемся ў Гомельскі аблвыканкам, які нам дапамагае знайсці неабходныя сродкі. Праводзім таксама агляд-конкурс сярэд кіраўнікоў назіральных камісій і штогод падводзім яго вынікі — лепшыя атрымліваюць грашовыя заахвочванні.

Старшыня Савета Рэспублікі Анатоль РУБІНАЎ адзначаў, што назіральныя камісіі — вельмі эфектыўная форма работы з насельніцтвам:

— Мазырскі раён — раён элітны. Тут усё вельмі добра наладжана. Для гэтага ёсць рэсурсы, але ж самае агульнае — сістэма арганізацыі работы на ўсіх узроўнях: ад прадпрыемства да вёскі... Наша задача — вывучыць вопыт работы мясцовага кіравання і самакіравання раёна і перанесці яго на іншыя рэгіёны. Што да дзейнасці назіральных камісій, гэтая мясцовая ініцыятыва вельмі карысная. Яе трэба распаўсюдзіць і замацаваць у прававым плане больш дакладна, каб былі зразумелыя не толькі функцыі, але і паўнамоцтвы.

Анатоль Рубінаў адзначыў станоўчую ролю органаў мясцовага самакіравання ў раёне. Адказваючы на пытанне пра неабходнасць і ролю мясцовых Саветаў у сучасных умовах, ён сказаў:

— Былі розныя думкі наконт таго, што, магчыма, сельскія Саветы не вельмі патрэбны. Перамог пункт гледжання, што менавіта сельскія Саветы з'яўляюцца палітычнай апорай улады, іх ролю трэба зараз не памяншаць, а наадварот, умацоўваць. Гэта тая ўлада, якая выбіраецца людзьмі і якая бліжэй за ўсё да людзей. Важна, што дэпутаты сельскіх Саветаў глыбока ўнікаюць у справы на вёсцы і дапамагаюць насельніцтву. Яны маюць статускі з людзьмі, яны ведаюць іх патрэбы, яны наўпрост звязаны з чалавекам, і таму іх роля вельмі вялікая. Але ж трэба трохі пашыраць і іх магчымасці. Мы ўносім прапановы, каб дэпутата сельскага Савета хаця б на адзін дзень на месяц можна было вывезці ад працоўных абавязкаў дзеля таго, каб ён мог працаваць з насельніцтвам.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



МЯСЦОВЫЯ САВЕТЫ ДЭПУТАТАЎ ТРЭБА ЎЗМАЦНЯЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Сельскі Савет звычайна ахоплівае некалькі вёсак, і ў дэпутатаў павінны быць магчымасць і час, каб з'ездзіць туды. Трэба паглядзець і падатковую сістэму. Магчыма, больш адлічваць мясцовых падаткаў пры вяртанні ўзроўню. Акрамя таго, сельскім Саветам аказваюць дапамогу прадпрыемствы, якія працуюць на іх тэрыторыі. Гэтыя сродкі разглядаюцца як спонсарская дапамога. Ну якая ж гэта спонсарская дапамога? Яны ж тут жывуць і ўдзельнічаюць у добраўпарадкаванні зямлі, на якой знаходзяцца. Заканадаўцам трэба падумаць, як замацаваць законнае права перадаваць матэрыяльныя каштоўнасці ці сродкі мясцовай уладзе. Такім чынам трэба адрэгуляваць і ўзмацніць магчымасці мясцовых Саветаў. А ў тым, што яны патрабуюць, няма ніякіх сумненняў.



На тэрыторыі дзіцячага садка ў аграгарадку Рудня Міхалкаўская.

равання і самакіравання наведальніц вядучых прадпрыемстваў горада над Прыпяццю: ААТ «Мазырсоль», ААТ «Мазырскае нафтаперапрацоўчы завод», саўгас-камбінат «Зара». А выхаванцам Руднянскага яслі-садка падарылі разнастайныя спартыўны інвентар і прыгожыя цацкі.

СПАСАБ ВЯДОМЫ — ГАСПАДАРЧЫ

Любы аб'ект рана ці позна патрабуе рамонту. Адны кіраўнікі чакаюць указанняў «зверху», а іншыя — хочучы навесці парадак хутчэй. Вось такі ініцыятыўным адміністраціям і «падстаўляе плячо» Гродзенскі аблвыканкам, прапануючы скарыстацца бюджэтнымі сродкамі на рамонт устаноў сацыяльнай сферы гаспадарчым спосабам. На 2013 год у абласным бюджэце на гэтыя мэты запланавана 150 мільярд рублёў. А кіраўнікоў, якія працуюць сапраўды па-гаспадарчы, аблвыканкам узагароджвае граматамі і грашовымі прэміямі.

залежнасці ад арганізацыі работ можа складаць да 50 працэнтаў. Гаспадарчы спосаб будаўніцтва, па вялікім рахунку, на карысць і будаўнічым арганізацыям. Напрыклад, гіганту накітавалі «Гроднапрамбуд», які цяпер задзейнічаны на дзясятках буйных аб'ектаў, нявыгадна адцягваюць сілы на рамонт актавай залы сярэдняй школы альбо некалькіх пакояў у інтэрнаце ліцэя. А вось гаспадарчым спосабам, маючы рэальную фінансавую падтрымку, можна гэта зрабіць даволі эфектыўна — і для канкрэтнай установы, і для бюджэту. Што на Гродзеншчыне ўжо і адбываецца. Есць пераканаўчы прыклады: цэнтральны раённы балныцкі ў Свіслачы, Карэлічах, Ашмянах, Смаргоні, Слоніме, сельскагаспадарчы ліцэй у Навагрудку і Скідалі... Шмат зроблена і ў Гродне — у абласной клінічнай і 4-й балныцах, у будаўнічым ліцэі, каледжы лёгкай прамысловасці, абласным метадычным цэнтры народнай творчасці і культурна-асветнай работ...

Пры гэтым ставіцца задача: эканоміць сродкі на кожным канкрэтным аб'екце і для бюджэту ў цэлым. За кошт чаго? Рамонт гаспадарчым спосабам — г.зн. сваімі сіламі і з заключэннем грамадзянска-прававых дагавораў з фізічнымі асобамі — каштуе для бюджэтай устаноў значна танней і параўнальна з прыцягненнем будаўнічай арганізацыі з яе накладнымі выдаткамі. Згодна з ацэнкай Камітэта дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці, эканомія бюджэтных сродкаў у

Да выканання работ гаспадарчым спосабам у кожнай установе падыходзяць па-рознаму. Адны заключаюць са спецыялістамі, якія прыягваюцца да гэтай справы, грамадзянска-прававыя дагаворы, іншыя ра-

Гарантыя быць пачутым

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Там адна дэталю вылучала Аляксандра Мяснікіна: яго мабільны тэлефон не змаўкаў ні на хвіліну. Аднамова з вырашэннем праблем на дарозе пад Лагойскам, дзе ён знаходзіўся, Аляксандр Пятровіч дапамагаў некаму ў сваёй акрузе — размаўляў з трактарыстамі, мясцовым кіраўніцтвам, міліцыяй, выратавальнікамі і з тымі, хто, як і ён, аказаўся ў небяспечнай сітуацыі. Падобна, што гэты чалавек добра ведае жыццё на ўзроўні самага галоўнага — пярвічнага звыяна.

Вось і ў Папярнянскім сельсавеце ён адчуваў сябе па-свойску. Прыём выбаршчыкаў праходзіў у актавай зале. Дэпутат сядзеў за сталом прэзідыума, а насупраць, на крэслах побач з наведнікамі, размясціліся старшыня сельскага Савета Мікалай Гільніч, начальнік мясцовага ЖРЭУ Валерый Мікіцін і намеснік генеральнага дырэктара па жыллёвай гаспадарцы і добраўпарадкаванню ЖКГ Мінскага раёна Людміла Дзівачанка. Дыстанцыі паміж прадстаўнікамі ўлады і тымі, хто прыйшоў на прыём, не адчувалася. Дзверы былі адчыненыя, і кожны, хто хацеў, заходзіў, садзіўся і, пакул чакані сваёй чаргі, слухаў гутарку, якая адбывалася ў зале. Мікалай Гільніч перад пачаткам прыёму змаўчаў абмяляваў найбольш актуальныя праблемы сельсавета:

— Будаўнічае смецце вывозіць у лясцы... Шэсць самазвалаў чалавек заробкі. Майстар атрымлівае 2,7 млн, начальнік — 3,2. Дэпутат спытаў пра эфектыўнасць пераводу на здзелныя прыцыпы аплаты. «Знойдучы, як выпіць, і на «здзелцы», — упэўнены начальнік. Старшыня сельскага Савета бачыць выйсце ў паліяшэнні фінансавання.

Трэба купляць новую тэхніку, — кажа ён. — Працуючы на добрай тэхніцы, чалавек атрымлівае задавальненне ад працы. За ёй трэба сачыць, таму няма калі піць. Вось мы 860 млі аддалі за грэйдэр — людзі працуюць з задавальненнем. Шкада, не паспелі «МАЗ» купіць.

Гутарка зайшла пра дарогі. — 70 кіламетраў перададзены на баланс, 30 кіламетраў — не. Як укладзе грошы ў «нічыяны» дарогі? Першая ж праверка дзяржкантролю вызначыць парушэнне. Рашэння так і няма... Парламентарый параў сельсавету працяжыць ініцыятыву і супрацоўнічаць з ДАІ і ЖКГ раёна.

Прыватнае і агульнае

Нарэшце, ад агульных пытанняў размова перайшла да прыватных. Сталы мужчына ў актавай зале са слухача пераўтварыўся ў прамоўцу. Мікалай Штурто набыў зямельны ўчастак пад будаўніцтва дома 20 гадоў таму, пабудаваны, але дагэтуль (!) не можа



Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Аляксандр МЯКІНІК і неабіякавы жыхар Заслаўя.

здаць дом у эксплуатацыю — два гады цярпліва дабіваецца вынасу ліній электраперадачы магутнасцю 10 тысяч вольт за яго межы. «Птушкі мёртвыя падоўж! Можаче сабе ўявіць, што будзе, калі здарыцца абрыў?» — падтрымлівае Мікалая Мікіціча старшыня сельскага Савета і падрабязна пералічвае прозвішчы чыноўнікаў, якія паспяхова «адафутбольваюць» уладальніка ўчастка, то абяцваючы, то адмаўляючы яму ў вырашэнні праблемы, якая гадамі не рухаецца з месца.

Аляксандр Мяснікін правёў некалькі кансультацый па тэлефоне і параў Мікалаю Штурто запісацца на прыём да губернатара вобласці.

Бліжэй да прэзідыума падсела інтэлігентнага выгляду жанчына. Яна расказала пра замену даху ў шматкватэрным доме № 25 па вуліцы Цэнтральнай. За дзень да заканчэння работ будаўнікоў раптоўна «знялі» і перавялі на іншы аб'ект. У бліжэйшую ноч прайшоў моцны лівень, які заліў усе кватэры — сапсаваны сцены і мэбля, небяспечнай стала электраправодка, у халадзільніках псуоўца прадукты. Падчас размовы ў актавай зале выстравілася, што будаўнікі былі тэрмінова пераведзены на іншы аб'ект пасля «прамой лініі» з высокім начальствам. Нехта паскардзіўся, чыноўніцтва адрэагавала, а ў выніку пацярпелі іншыя людзі.

Дэпутат не здзіўляецца, ён добра ведае жыццё вольна на гэтым — мясцовым узроўні. Безумоўна, дах яго мага хутчэй будзе накрыты, але ці ўдасца выправіць заганяны механізмы, якія нараджаюць такія сітуацыі?

Відавочны абсурд

— Можна і я звярнуся з «асабістым пытаннем»? — скарыстаўся паўзаў і гутарцы з выбаршчыкамі начальнік ЖРЭУ.

І расказаў дзіўную гісторыю пра жылы трохпавярховы дом у Мінску, які належыць... Папярнянскаму сельсавету. — Дом знаходзіцца па адрасе: Мінск, вуліца Сасновы бор, 9. Чатыры пад'езды, 60 кватэр, жыхары зарэгістраваныя ў сталецы, а сам дом знаходзіцца на балансе ў мяне! — тлумачыць невытлумачальнае Валерый Мікіцін. — Ураўне, гэта — Цна, вакол катэдры, і сярэд іх адзін гэты дом 70-х гадоў пабудовы. Каб абслугоўваць яго, мне трэба знайсці дворніка на паўстаўкі, але ніхто не пагаджаецца працаваць у Мінску за 700 тысяч. Мы памянжалі там асноўную электраправодку, цэплавузел, трэба яшчэ памяняць цэнтральны



Начальнік ЖРЭУ Валерый МІКІЦІН і жыхарка дома, які застаўся без даху.

вывезі! «Мінаблдарбудаўская» машына... Я сфатаграфавалі... Улупілі 6 мільёнаў 20 штрафну — перасталі б вывозіць!.. Ленскі прыйшлі: 2 метры да лесу — «не маё». Такі васьм клопат аб прыродзе! Замцаванне тэрыторыі нічога не дасць, калі не будзе адказнасці. Даннікі вязуць... А што ім прадлісанне? Адзін нават пры мне паперку кінуў... «Блатныя» сядзяць каля калываў... Адзін трактар па вывазе смецця каштуе 174 тысячы — што, 20 чалавек не могуць гэта аплаціць?

Старыя «балачкі»

Аляксандр Мяснікін прапанаваў сабраць людзей для гутаркі. Да размовы падключыўся начальнік ЖРЭУ. Старая «балачка» ў яго парафіі — недахоп кадраў. Прычына — нізкія

«Чыноўнікі паспяхова «адафутбольваюць» уладальніка ўчастка: то абяцваючы, то адмаўляючы яму ў вырашэнні праблемы, якая гадамі не рухаецца з месца.

НЕДАХОП СРОДКАЎ ЦІ... СВЯДОМАСЦІ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Яшчэ раз звярнулі ўвагу дэпутатаў на неабходнасць кампенсаваць прыродзе страты. Калі для патрэб будоўлі было ссечана дрэва альбо заасфальтавана клумба, значыць, трэба пасадыць новае дрэва і зрабіць іншую клумбу. Але, на жаль, ёсць цэлы пералік раёнаў, дзе за ўвесь мінулы год такія рашэнні ўвогуле не прымаліся. Гэта ўжо сведчыць не столькі пра недахоп сродкаў, колькі пра недахоп свядомасці.

Як і ў выпадку з баршчэўнікам Сасноўскага, раслінай, што уяўляе сабой рэальную небяспеку. Пра гэта як быццам усе ведаючы. Але меры прымаць не спяшаюцца. Амаль у кожным раёне вобласці ёсць сельсаветы, дзе пасялілася шкодная расліна. Відавочна, што з ёй трэба змагацца, пакуль зараслі невялікай.

Яшчэ большая адказнасць за беражлівае стаўленне да прыродных рэсурсаў абумоўлена тым, што ў вобласці самая вялікая частка асабліва ахоўных тэрыторый — 14% ад усёй плошчы складаюць запаведнікі, заказнікі. (Сярэднерэспубліканскі паказчык амаль удвая меншы.) І мы, сучаснікі, павінны быць адказныя за прыроду. Бо, як вобразна выказалася Тамара Ялкоўская, «атрымалі яе не ў спадчыну, а пазычылі ў будучых пакаленняў».

Работу, у тым ліку на будучыню, і ацэвалі дэпутаты падчас наведвання цэлага шэрагу аб'ектаў. Пра такія гаспадаркі, як СВК «Фядоры», цяпер звычайна

гавораць: «Кааператыва ўстойліва развіваецца». У гэтым можна было пераканацца, зірнуўшы на дзве сучасныя фермы па ўтрыманні буйной рагатай жывёлы. Пры сярэдняй зарплате па сельгаспрадпрыемстве 4,8 мільёна рублёў, жывёлаводства атрымліваюць па 6-7 мільёнаў. Пры гэтым ялавічына, атрыманая ў Фядорах, мае адзін з самых нізкіх сабекоштаў у краіне. Дэпутаты звярнулі ўвагу на выключную чысціню вакол фермаў, кветкі, дэкаратыўныя кусты. Гэта, несумненна, мае вялікае значэнне як для працаўнікоў вытворчасці, так і для астатніх жыхароў вёскі. Тым больш што гаспадарка не адмяжоўваецца ад жыцця аграгарадка, ад праблем мясцовай улады. Дырэктар школы паказаў сваю навучную ўстанову, узведзеную 30 гадоў таму, і заўважыў, што рамонт зроблены за кошт СВК. Школа зьяе новай фарбай і ўжо сёння гатовая прыняць дзіцяці на новы навучны год. У чэрвені тут працаваў школьны лагер, але бацькі не плацілі за харчаванне дзіцяці зямлі. І гэты клопат, як няцэпака здагадацца, узяло на сябе сельгаспрадпрыемства. Старшыня Фядорскага сельскага Савета Марыя Мельніковіч расказала, што падтрымку гаспадаркі адчуваюць мясцовы Дом культуры, урачэбная амбулаторыя, лазнева-пальны камбінат. Цікава было даведацца, што ў вёсцы развіваецца прыватны бізнес. Прадпрыемства Мікалая Філановіча займаецца паліграфічнымі работамі і візуальнай рэкламай. Шыльды з назвамі вуліц для вёскі вырабляюць цяпер на месцы.



У Гарадной дэпутатаў і старшыню абласавата Сяргея Ашмянцава (на фота) сустракалі не толькі работнікі цэнтра ганчарства, як было прадугледжана праграмай. Калі вяскоўцы і самі ведаючы, бо пратраўнікі візіт, яны загалі прыйшлі да Дома культуры, каб задаць свае пытанні. Аказалася, іх найбольш хвалявала арганізацыя закупкі чарніц прадпрыемствамі кааперацыі. «Перакупшчыкі з рукамі адрываюць, хоць і дыктуюць свае цэны», — скардзіліся людзі, — а ў нашай краме працуе чатыры прадаўцы, але ягады ніхто не прымае». Адказ даў намеснік старшыні райвыканкама — паабяцаў, што ягады будуць браць з заўтрашняга дня па 10 тысяч

не вылучалася ласкавым стаўленнем да мастака. Да гонару вяскоўцаў, рамясто захавалі (сведчаннем таму цэлая галерэя партрэтаў майстроў у музеі ганчарства). Тут працуе школа ганчароў, праводзяцца міжнародныя пленэры, ладзіцца выста...

Манькавіцкі парк — адна з былых рэзідэнцый князёў Радзівілаў — цікавы дэпутатаў не толькі як помнік рэспубліканскага значэння. Старшыня Столінскага райвыканкама Рыгор Пратавіцкі расказаў, як падтрымліваецца парадак у гэтым цудоўным кутку горада. Гараджане вельмі ганарыцца жамчужнай прыродой і ахвотна ўдзельнічаюць у кампаніі па яго прыбыранні. Вясоны парк разбіваецца на сектары і замацоўваецца за прадпрыемствамі, устаноўамі і арганізацыямі, і нікога не трэба прымушаць прыбавіць «імя рэвалюцыі». Па 15-20 чалавек з кожнай арганізацыі выходзяць на суботнікі. А кіраўнік камунальнага прадпрыемства «Манькавіцкае» пахваліўся, што завод па вытворчасці гарэлкі, заснаваны яшчэ Радзівіламі ў 1879 годзе, перайшоў на новую тэхналогію. Цяпер для асноўнай вытворчасці выкарыстоўваецца ўтрая менш прыроднай вады, чым раней.

Вынікі сесіі падвёў старшыня абласнога Савета дэпутатаў Сяргей Ашмянцаў, запэўніўшы, што абласвет заўсёды будзе трымаць экалагічнае пытанне ў полі зроку.

ДЗІЦЯЧЫ САД У ЖЫЛЫМ ДОМЕ? ЧАМУ Б І НЕ!

У Салігорску, Слуцку і Смалевічах будуюцца дзіцячыя сады, кожны на 230 месцаў. У перспектыве з'явіцца новыя ў Мінскай раёне. А канкрэтна — у населеных пунктах Мачулішчы, Хацэжына, Калодзішчы, Ляскоўка, аграгарадку Сенаца.

У цэлым на Міншчыне колькасць месцаў у дашкольных установах перавышае існуючыя патрэбы: 684 установы розных тыпаў на 63 573 дзіцяці. У той жа час наведваюць іх 55 809 выхаванцаў. Але ў асобных раёнах дзіцячыя сады не могуць прыняць усіх ахвотных, менавіта таму праводзіцца работа па павелічэнні колькасці месцаў. Напрыклад, летас адкрыты дзве дашкольныя установы ў Бараўлянах і Лагойска на 460 месцаў. Пасля рэканструкцыі і капітальнага рамонт будынкаў, якія паставалі, у Клецьку, Старых Дарогах, Салігорску і Капальскім раёне дадаткова створана 335 месцаў. У выніку перапрафілявання памішчэнняў і вываду адтуль першыя класуў у школы з'явілася яшчэ 866 месцаў. Пасля рэканструкцыі дзіцячага сада №6 у Мар'інай Горцы колькасць месцаў тут даведзена да 180.

Разам з тым, летас Мінаблвыканкам прыняў рашэнне, паводле якога пры праектаванні жылых дамоў неабходна прадугледжваць на першых паверхах выдзяленне плошчы для дашкольных устаноў. Але мясцовыя ўлады не скарысталіся такім праектам. Сёння толькі ў Вілейцы праводзіцца 60-кватэрны дом у адным з кааператываў, дзе разглядаецца магчымасць размяшчэння дашкольнай установы.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Рэдакцыя газеты «Звязда».
Галоўны рэдактар: КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Адказная за выпуск: КАРПЕНКА Н.У.

Грамадскі савет: ГЕРАСИМОВІЧ С.М., старшыня Пастаянай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; АСКЕРКА Ю.В., адказны сакратар Савета па ўзаемадзейні органу мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

АЦЬСАЎ А.А., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; НАВУМЕНКА А.В., старшыня Нараўлянскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М.Л., старшыня Глушанскага пасяковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.
АДРАС РЕДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by
Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусы Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Тыраж 23.558. Нумар падпісаны ў 19.30 16 ліпеня 2013 года.

Павышэнне тарыфаў заўсёды залезыць ад росту рэальнага заробку

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Уладзіслаў Валяцінчык, г. Мінск:
— Ці будзе павышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі ў бліжэйшы час?

— Мы разглядаем пытанне павышэння тарыфаў толькі з уязкай росту рэальнага заробку ў цэлым па краіне, пры гэтым, згодна з рашэннем кіраўніка дзяржавы, яно не павінна перавышаць 5 долараў за год. Рост сярэдняй зароботнай платы, у параўнанні з пачаткам сёлета года, склаў 11,9% — 520 тысяч рублёў. Тарыфы вырасталі на 7,9%, або на 19 тысяч рублёў. Сёння ўзровень выдаткаў на ЖКГ у 2-пакатэўнай кватэры для стандартнай сям’і пры двух працуючых і сярэднясплошчанскай зароботнай плаце складае толькі 2,8 працэнта сямейнага бюджэту.

— У «плацэжках» за камунальныя паслугі з’явіўся новы радок — «бягучы рамонт». Патлумачце, што маецца на ўвазе?

— Бягучы рамонт — гэта рамонт асобных канструктыўных элементаў будынка. Згодна з новым Жыллёвым кодэксам, бягучы рамонт ажыццяўляецца ў тым ліку з удзелам жыхароў канкрэтнага дома.

— Вядома, што ў Заходняй Еўропе на арэнду жылля прыпадае толькі 25 працэнтаў бюджэту сям’і. Ці магло б міністэрства ЖКГ неяк рэгуляваць цэны на арэндае жыллё?

— Адным з элементаў рэгуляцыі гэтага рынку з’яўляецца дзяржаўнае арэндае жыллё. Сёння ў нашай краіне ў статусе камерцыйнага жылля знаходзіцца 1025 кватэр дзейнага фонду, акрамя таго, у кожным рэгіёне будуюцца па 2-3 дамы для гэтых мэт. Мы ўпэўнены, што гэта дазволіць збіць кошт на рынку арэнднага жылля. Наўрад ці эфектыўным будзе ўсталяванне нейкай плавкі для прыватнікаў. Пакуль ёсць попыт, арэндадаўца знойдзе спосаб атрымаваць даходы, роўныя рынчанаму кошту.

Разам з тым, у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта РБ ад 8 лістапада 2011 года № 512 «Аб некаторых пытаннях выкарыстоўвання дзяржаўнага жыллёвага фонду» памер платы за карыстанне жылём памішканнямі камерцыйнага выкарыстання (так званым дзяржаўным арэндным жыллём) вызначаецца, зыходзячы з памеру базавай стаўкі платы за карыстанне такімі памішканнямі, якая была зацверджана Саўмінам, з прымяненнем каэфіцыента, вызначаных аб’ектамі і Мінгарвыканкамам, у залежнасці ад месцазнаходжання гэтага жылля і ступені яго добраўпарадкавання.

С. Ф. Штэнгольд, г. Мінск:
— Я жыву ў Мінску па вуліцы Гастэлы, дом №7, пенсіянерка. Ці павінен наш дом капітальна рамантавацца або зносіцца і калі? Калі наш дом будзе капітальна рамантавацца, то патлумачце мне, як будзе выкарыстаны грошы, якія мы дзесяцігоддзямі адлічалі на такі рамонт?

— Даведацца, ці будзе ў вашым доме капітальны рамонт, вы можаце на сайце адміністрацыі вашага раёна або Мінгарвыканкама.

Што тычыцца адлічэнняў на капітальны рамонт, то ў Беларусі існуе нарматыўная база, згодна з якой, грамадзяне плацяць за капітальны рамонт па так званым каталывым метадае, а рамантуюцца тыя дамы, якія найбольш маюць у гэтым патрэбу. Таму тое, што ваш дом не рамантуецца, не азначае, што вы не павінны плаціць.

Жыхары могуць самастойна акумуляваць свае сродкі на капітальны рамонт. Аднак пры дзейных тарыфах для таго, каб яго правесці, без уліку ўзроўню інфляцыі спатрэбіцца збіраць грошы 225 гадоў.

Наталля Федарцова, г. Жлобін:
— Званю са Жлобіна. Мы пражываем у кватэры бачкага тыпу з пячым ацяпленнем. Нашым печам больш за 40 гадоў, і яны цалкам зношаныя. Адно нам адрамантавалі, а другую не.

— Пазначыць ваша пытанне, мы разбяромся.

А.М., Гомельская вобласць:
— За чый кошт павінны ажыццяўляцца рамонт даху і замена падлогі ў сельскай мясцовасці,

калі кватэра належыць сельскагаспадарчай арганізацыі?

— Дах адназначна павінна рамантаваць арганізацыя, якой належыць дом. Наконт падлогі — ёсць пэўныя работы, якія павінны выконваць карыстальнікі. Да іх адносіцца і замена падлогі.

Н.Г. Нароўля:
— Нароўля на сувязі. Ці маю я права выкупіць службовую кватэру, якую займаю з 1998 года? Прапрацавала ў арганізацыі больш за 10 гадоў. Выканкам адмаўляе, спасылочыся на тое, што я павінна быць гэта зрабіць да 2 сакавіка 2013 года.

— Службовае жыллё, прадастаўленае да 2006 года, калі грамадзянін адпрацаваў у той арганізацыі, якая дала кватэру, 10 гадоў, павінна прыватызавацца. Накіруйце ліст у наша міністэрства на маё імя з апісаннем сітуацыі і прычыны адмовы, мы тады вам дадзім адказ са спасылкай на ўсе нарматыўныя акты. Прыкладзіце копію дакумента з выканкама. Калі мясцовыя ўлады не маюць рацыі, мы накіруем адказ туды.

Аляксей Іваню, г. Мінск:
— Андрэй Віктаравіч, калі ў нашых ЖЭСах будзе вырашана кадравае пытанне? Там не хапае дворнікаў, санітарнікаў, зваршчыкаў. Зімой у некаторых дварах снег ніхто не чысціць. А нядаўна ў адным з іх увогуле адбылася дзіўная гісторыя. На вуліцы Усходняй, 52 у Мінску на наступны дзень пасля двухтыднёвага планавага адключэння гарачай вады жыхары зноў засталіся толькі з халоднай вадой. Супрацоўнікі ЖЭСа патлумачылі, што зламалася нейкая засаўка. Але ж чым яны займаліся два тыдні, якія і былі прызначаны для таго, каб усё наладзіць?

— У нас спраўды вялікі недакамплект кадраў з-за нізкага заробку. Таму сітуацыя складаная. Каб да нас пайшлі людзі, заробак трэба падняць сама мала ўдваа.

З гарачай вадой і засаўкай на вуліцы Усходняй, 52 будзем разбірацца.

Алесь, г. Мінск:
— Якую долю аплаты паслуг ЖКГ насельніцтвам плануецца дасягнуць да канца 2013 года? Якая яна зараз?

— Па паслугах, якія аказвае Мінжылкамгас, яна складае 16,3%. Тое, наколькі яна ўзрастае, залежыць ад таго, наколькі паднімецца рэальная зароботная плата і іншыя расходы, наколькі будзе магчыма падтрымліваць галіну з бюджэту.

— У замежных краінах у сферы ЖКГ актыўна развіваецца дзяржаўна-прыватнае партнёрства. Як з гэтым справы ў Беларусі?

— На Захадзе гэтага сферы з’яўляецца высокадаходнай, бо ёсць пастаянны спажывец. У сувязі з тым, што ў нас узровень кампенсачы выдаткаў невысікі, прыватныя кампаніі не маюць інтарэсу да выхаду на гэты рынак. У Беларусі было некалькі прыкладаў, у тым ліку ў Барысаве і Жодзіне, дзе прыватныя структуры браліся за асобнае ўтрыманне жылля дамоў, і ў адным выпадку вытрымалі год, у другім — яшчэ менш.

Жыхары адмовіліся ад паслуг прыватных кампаній, і самі кампаніі, на жаль, не маглі вытрымаць умовы дагавораў. Пры гэтым мы падтрымлівалі іх на ўсіх узроўнях. Прыватны бізнес кладзе ў аснову атрыманне прыбытку. Таму тут у нас, на жаль, пакуль не атрымліваецца супрацоўнічаць, хоць мы ўсіх запрашаем. Я сам асабіста займаюся гэтай праблемай.

У нас ёсць прыклад дзяржаўна-прыватнага партнёрства па вывазе смецця ў Мінску — прадпрыемства «Рэмдзіс», але і яны не цалкам выконваюць умовы інвестдагавора.

— Нядаўна было прынята пастанавленне Савета Міністраў, у адпаведнасці з якім неабходна ўзгадаць правядзенне некаторых рамонтных работ. Якім будзе механізм гэтых узгадненняў?

— Механізм прадугледжаны вельмі просты. Але дазволіць закрануць гісторыю пытання. Калі ў старым доме новую падлогу кладуць на лінолеум або ДСП, то ні ў кога пытанняў не ўнікае. Але калі старажурную падлогу выкідаюць і кладуць ламінат на сцяжку, то жылцы знізу пачынаюць скардзіцца, бо іх гукаізаляцыя рэзка пагаршаецца. Гэта нараджае скандалы.

кі, у якой будучы змешчаны яшчэ і звесткі па кожным доме: паказчыкі групавога ўліку цяпла, вады, пералік работ, якія былі зроблены па бягучым рамонтце, і іх кошт. Для гэтага трэба перабудаваць вялікі комплекс праграмага забеспячэння і вырашыць яшчэ некаторыя бюракратычныя пытанні. Думаю, што ў бліжэйшы час вы убачыце новыя жырфоўкі.

Ганна Іванюна, г. Баранавічы:
— Наш дом 1959 года пабудовы знаходзіцца ў цэнтры Баранавіч. У доме няма гарачай вады, газавыя калонкі не дазваляюць ставіць. Жыхары ўсталявалі электраадагравальнікі, і цяпер даводзіцца плаціць вялікія сумы за электраэнергію. Чаму ў пастанове не ўлічаны гэтыя моманты? Чаму нельга тарыфы зрабіць такімі, як за карыстанне электраплітамі?

— Я так разумею, гаворка ідзе пра тарыфы на электраэнергію. Але гэтае пытанне не адносіцца да кампетэнцыі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Таму я, на жаль, не магу вам даць на яго разгорнутага адказу.

Святлана Кузьменка, г. Мінск:
— У апошні час у сродках масавай інфармацыі з’явілася шмат паведамленняў аб так званым арэндным жыллі. А якім будзе яго кошт?

— Ёсць базавая стаўка платы за карыстанне такімі жыллымі памішканнямі, зацверджаная Саветам Міністраў у 2012 годзе, якая складае 20 тыс. рублёў за 1 кв. м. Да гэтай стаўкі кожны аб’явіцель і Мінскі гарвыканкам выстаўляе свой каэфіцыент. Далучым, Мінск для гэтых мэт падзелены на 5 зон. У кожнай з іх каэфіцыент розны і вар’іруецца ад 1,5 у цэнтры і да 0,5 у Шабанах. У абласных цэнтрах каэфіцыент складае дзесьці 0,5-0,6. Напрыклад, калі каэфіцыент складае 0,5, то 1 кв. м будзе каштаваць 10 тыс. рублёў (або 20 000 х 0,5). Аднавядна, арэнда кватэры плошчай 48 кв. м будзе каштаваць 480 тыс. рублёў.

Зараз у краіне маецца 1025 арэндных кватэр. Астатнія будуцца. І я думаю, калі арэндная плата будзе кампенсавана забудоўшчыку выдаткі на будаўніцтва, то ў гэтую сферу прыйдзе прыватны бізнес і пачне будаваць арэндныя дамы. Па такім шляху ідзе увесь свет.

Тацяна Уладзіміраўна, Мінск, Фрунзенскі р-н:

— Мы жывём у службовай кватэры ў Фрунзенскім раёне г. Мінска. У нашым раёне два ЖРЭА. Мой муж адпрацаваў (і не толькі ён) у ЖЭСах, атрымаў службовую кватэру. Пры гэтым ён пераводзіцца з аднаго ЖРЭА ў другое: прапрацаваў 5 гадоў у адным і 6 гадоў у другім. Мы знаходзімся на ўліку як маючы патрэбу ў жыллі. Хочам прыватызаваць гэтую кватэру. А цяпер атрымліваецца, што не можам гэтага зрабіць. Чаму не прынята рашэнне па Фрунзенскім раёне аб узаемазалежы стаўкі і ў тым, і ў другім ЖРЭА? Гэта адзіны ў рэспубліцы раён, дзе два ЖРЭА... Ці можа выканкам прыняць такое рашэнне?

— Не, не можа. Таму што кватэра можа быць прыватызаваная толькі калі чалавек адпрацуе пэўную колькасць гадоў менавіта ў той арганізацыі, якая выдавала гэтую службовую кватэру.

— Але нам ніхто не патлумачыць...

— Пачакайце... Вам выдзелілі кватэру. Вы ў ёй жылі. Потым вы перайшлі працаваць у іншую арганізацыю. Гэтыя два ЖРЭА ўяўляюць сабой дзве розныя юрыдычныя асобы. І калі вам кватэра давалася адной юрыдычнай асобай, аднавядна, і стаж вы павінны бы-



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Гэта тычыцца і электраправодкі, якая не вытрымлівае нагрукі сучаснага электратэхнічнага абсталявання, і сушылак для ручнікоў, з-за павелічэння якіх узнікаюць праблемы з гарачай вадой ва ўсім доме.

Таму, калі чалавек, напрыклад, вырашыў памяняць падлогу, ён павінен атрымаць дазвол мясцовага выканкама і зрабіць новую падлогу ў адпаведнасці з праектам. Гэта абароніць, у першую чаргу, яго самога — ад скаргі суседзяў. Узгадненне ў гэтым выпадку — не «дзевяць кругоў пекла», а элементарнае ўважэннасць у правільнай тэхналогіі.

Пытанне ад «Звязды»:
— У адпаведнасці з новым Жыллёвым кодэксам у плацэжных дакументах, акрамя тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі, павінна з’явіцца новая інфармацыя: аб’ёмы аказаных паслуг і пералік іх па шматкватэрным жыллёвым доме. Калі мы атрымаем такія жырфоўкі?

— Зараз у плацэжцы вы бачыце расшыфроўку па сваёй канкрэтнай кватэры. Мы ўзгаднілі форму жырфоў-

ДОМ СЯМЕЙНАГА ТЫПУ ЗАМЕСТ ІНТЭРНАТА

Першы дзіцячы дом сямейнага тыпу адкрыўся ў Валожыне. У яго будаўніцтва ўкладзены 1 млрд рублёў з абласнога бюджэту і 1,8 млрд рублёў ААТ «Банк-БелБЭЗ».

Гэты дом стаў у Міншчыне 36-м па ліку. У прыватнасці, у 2011 годзе аналагічныя ўстановы былі ўведзены ў дзеянне ў Маладзечанскім, Клецкім і Бярэзінскім раёнах. Летас — у Чэрвеньскім і Уздзенскім. Усяго ж такія аб’екты функцыянуюць у 20 рэгіёнах сталічнай вобласці, за выключэннем Слуцкага, Смалявіцкага і Стаўбцоўскага рэгіёнаў. Выкоўваецца тут каля 300 дзяцей.

Як адначасна старшыня Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Барыс Батура, на Міншчыне за апошнія гады закрылі 4 дзіцячыя інтэрнаты. І гэтая тэндэнцыя за-

хваецца. Як паказвае практыка, здаровае дзіця ў маральным, так і фізічным плане можна выхаваць толькі ў лаўнавартаснай сям’і. У Мінскай вобласці і надалей будзе надавацца шмат увагі вырашэнню праблем сям’і, мацярынства і дзіцяці: кожны год плануецца адкрыць па 2—3 дамы сямейнага тыпу.

Паводле слоў старшыні праўлення Нацыянальнага банка Беларусі, старшыні грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз жанчын» Надзеі Ермаковай, банкі актыўна ўключыліся ў будаўніцтва дзіцячых дамоў сямейнага тыпу з 2008 года. З гэтага часу з іх удзелам у краіне пабудавана 11 устаноў для прыёмных сем’яў, колькасць пакояў у кожным з іх разлічана на пражыванне не менш чым 10 выхаванцаў.

Адкрыццё гэтага дома — прыклад эфектыўнага дзяржаўнага і прыватнага партнёрства. Для банкаўскай сістэмы ўжо стала добрай традыцыяй уносіць паспільны ўклад у добрыя справы.

Дадам, што ў гэты цудоўны дом, дзе створаны неабходныя умовы для камфортнага пражывання і выхавання дзяцей, пераехала сям’я Святланы Асянавай і Вітаўтаса Шымаўскоўска. Святлана Рамісаўна па прафесіі педагог, з сакавіка 2011 года працуе прыёмнай маці аддзела адукацыі Валожынскага райвыканкама. Яе муж — работнік службы Мінскага метрапалітэна. У сям’і выхоўваецца чацвярэ прыёмных дзяцей. Родная дачка Святланы ад першага шлюбу Юля вучыцца ў медыцынскім універсітэце.

Тацяна ЛАЗОУСКАЯ.

КРАТКАЯ ІНФОРМАЦЫЯ

об открытой подписке на акции открытого акционерного общества «Столичный проспект»

Полное и сокращенное наименование Эмитента на белорусском языке: Открытое акционерное товарищество «Столичный проспект»; ААТ «Столичный проспект».

Полное и сокращенное наименование Эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество «Столичный проспект»; ОАО «Столичный проспект».

Эмитент зарегистрирован решением Брестского областного исполнительного комитета 4 марта 2010 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №290984478. Открытое акционерное общество «Столичный проспект» создано путем реорганизации открытого акционерного общества «Жабинковский сахарный завод» путем выделения из него в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, Брестская область, город Жабинка, ул. Титова, дом 3. Тел./факс (01641) 27382, 25769. E-mail: prospekt-lizing@mail.ru.

Основные виды деятельности Эмитента: — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями; — финансовый лизинг; — розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

Номер расчетного счета Эмитента в белорусских рублях, наименование обслуживающего банка: Расчетный счет № 3012290073015. Наименование банка: ЦКО №2 дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, МФО 153001739. Адрес банка: 225101 Брестская обл., г. Жабинка, ул. Советская, 4.

Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента (в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 157 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь за 31.01.2011, № 12, пер. № 8/23164 от 05.01.2011): газета «Звязда».

Сроки публикации отчетности: до 31 марта года, следующего за отчетным. Депозитарий, обслуживающий Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «БММ-Траст» (ООО «БММ-Траст»).

ООО «БММ-Траст» зарегистрировано решением Брестского областного исполнительного комитета от 10 мая 2001 г. в ЕГР за №200427442. Местонахождение: 224032, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 12. ООО «БММ-Траст» имеет лицензию Министерства финансов Республики Беларусь №02200/1401-124-1119 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 29 июля 2022 г.

Права и обязанности акционеров: Акционеры Эмитента вправе: — участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров; — получать часть прибыли Общества в виде дивидендов; — получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; — получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенных пунктом 87 настоящего устава; — распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном законодательством; — передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами. Акционеры Эмитента обязаны:

— не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе; — своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр владельцев ценных бумаг Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр; — выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством.

Размер зарегистрированного уставного фонда Эмитента: 2 024 130 330 (Два миллиарда двадцать четыре миллиона сто тридцать тысяч триста тридцать) белорусских рублей.

Количество акций по категориям и типам привилегированных акций, номинальная стоимость акции: Акции простые (обыкновенные) — 1 322 961 (Один миллион триста двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят одна) штук. Акции привилегированные — 0 (Ноль) штук. Номинальная стоимость акции — 1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) белорусских рублей.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ

Решение об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой подписки на акции, принято внеочередным общим собранием акционеров Эмитента, протокол № 3 от 28 июня 2013 г.

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате проведения открытой подписки на акции: — увеличение стоимости активов для целей осуществления деятельности в области финансового лизинга; — наращивание объемов оказываемых услуг в сфере сельского хозяйства.

Планируемый объем эмиссии: 4 011 291 270 (Четыре миллиарда одиннадцать миллионов двести девяносто одна тысяча двести семьдесят) белорусских рублей. Количество, категории и типы привилегированных акций, размещаемых при проведении открытой подписки на акции: Простые (обыкновенные) акции — 2 621 759 (Два миллиона шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят девять) штук. Привилегированные акции не выпускаются. Номинальная стоимость акции: Размещение акций осуществляется по номинальной стоимости акции, составляющей 1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) белорусских рублей. Открытая подписка на акции связана с образованием доли в уставном фонде Эмитента ОАО «Жабинковский сахарный завод» (решение наблюдательного совета ОАО «Жабинковский сахарный завод» от 19.04.2013 г. протокол №3).

Место и время ознакомления с проспектом эмиссии акции: 225102 Брестская обл., г. Жабинка, ул. Комарова, 6, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 13.00, тел. (01641) 25769. Место и время проведения открытой подписки на акции: 225102 Брестская обл., г. Жабинка, ул. Комарова, 6, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 13.00, тел. (01641) 25769.

Период проведения открытой подписки на акции. Проведение открытой подписки на акции осуществляется с 19 по 28 августа 2013 года. В двухмесячный срок с даты окончания проведения открытой подписки на акции общим собранием акционеров должны быть утверждены ее результаты. При признании открытой подписки на акции несостоявшейся Эмитент обязан в месячный срок с даты проведения общего собрания акционеров возратить инвесторам средства, полученные при проведении открытой подписки на акции. Открытая подписка на акции может быть признана несостоявшейся по одному из следующих оснований: — не будет представлено ни одной заявки и, соответственно, не заключен договор подписки хотя бы на одну акцию Эмитента; — при записании или приостановке выпуска ценных бумаг регистрирующим органом в случаях, предусмотренных законодательными актами.

РЭСПУБЛІКАНСКІ СПІС ЭКСТРЭМІСЦІКХ МАТЭРЫЯЛАЎ		
Від інфармацыйнай прадукцыі	Назва, аўтар, вытворца інфармацыйнай прадукцыі	Назва суда, які вынес рашэнне, і дата уваходжання ў сілу рашэння суда
CD-R ДЫСКІ	«Урок Беларускае мовы»; «Канцэрт «Салідарныя з Беларуссю» на рынкувай Плошчы Новага Горада ў Варшаве 12 сакавіка 2006 года»; «MEGAUS MEG 16753 (канфіскаваны ў гр-на Буракова Аляксандра Уладзіміравіча)	Рашэнне суда Кастрычніцкага раёна г. Гродна ад 4 верасня 2008 года, увайшло ў законную сілу 16 верасня 2008 года
	«Нет плохих народов», Мінск, ЗАТ «Православная инициатива», 2007 г., 127 с.; протаіерей Алег Чакрыгін «Читай Евангелие. Размышления на евангельские чтения. Кот. мы: христиане или иудеи?», Мінск, ЗАТ «Православная инициатива», 2005 г., 95 с. (7-е выданне); Ярчак В.М. «Слово и Дело Ивана Грозного», Мінск, ФУА Інфарм., 2005 г., 704 с.; «Россия, пробудись. В защиту Отечества» укладальнік ігумен Сімеон Масква, «Имперіум-Пресс», 2005 г., 384 с.; Платонаў А.А. «Тайное мировое правительство», серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Платонаў А.А. «Загадка Сионских протоколов», серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Платонаў А.А. «Русское сопротивление», серыя «Война с антихристом», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Платонаў А.А. «Война с внутренним врагом», серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; Барыс Міронаў «Иго иудейское», Масква, «Алгоритм», 2007 г.; Мікалай Жвахаў «Еврейская революция», серыя «Проект Олега Платонова «Русское сопротивление», Масква, «Алгоритм», 2006 г.; «Убиение Андрея Киевского, Дело Бейлиса — «сморт сямі», Мінск, «Русская идея», 2006 г.; Філімонаў В.П. «Время суда», Мінск, ЗАТ «Христианская инициатива», в 2-х тамах, 2007 г.; «Исследование Холокоста. Глобальное видение. Материалы международной Тегеранской конференции», Масква, «Алгоритм», 2007 г., 272 с.	Рашэнне суда Саванскага раёна г. Мінска ад 19 снежня 2008 года, увайшло ў законную сілу 26 лютага 2009 года
Кніжныя выданне	«Сособое мнение или обращение христианин», Алена Гнау, Брэст, 2011 г.	Рашэнне суда Брэсцкага раёна Брэсцкай вобласці ад 26 лістапада 2011 года, увайшло ў законную сілу 27 лістапада 2011 года
Друкаванае выданне	«Прас-фота Беларусі 2011», выдавец: ІП Логвінаў, надрукавана: Тагаropolis, Каўнас, Літва, 159 с.	Рашэнне суда Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці ад 18 красавіка 2013 года, увайшло ў законную сілу 24 чэрвеня 2013 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества:

№ лота	Наименование имущества	Место нахождения имущества	Собственник	Начальная цена продажи лота, рубль (без учета НДС)	Задаток 5% рубль (без учета НДС)	Сумма шага аукциона	реквизиты для оплаты задатка
ИМУЩЕСТВА (без учета НДС)							
1	Дебиторская задолженность Савосиных Андрей Леонидович, с учетом уценки на 9%	г. Гомель, ул. Молодости, 5	ЗАО «Белремстройторг»	214 807	10 740	10 740	р/сч. № 3012751058016-текущий в белорусских рублях в ЦКО №3 Дирекция ОАО «Белгнест-банк» по Гомельской области, МФО 153001739, УНП 400030096

Организатор торгов – управляющий в деле о банкротстве ЗАО «Белремстройторг» и заместитель директора ООО «Диспонт» – Будков Д.В.

С имуществом можно ознакомиться по месту его расположения в рабочие дни с 9.00 до 17.30.

Задаток перечисляется до 31.07.2013 г. (включительно) по реквизитам, указанным выше.

Условия продажи – без условий.

С лотом можно ознакомиться с 10.00 по 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, д. 5.

После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 20 календарных дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 календарных дней после подписания протокола. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки.

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником, возможна продажа лота этому участнику при его

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 28 августа 2013 года проводит 16-ый открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности.

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
332	Мастерская ПМ-2-70 №С35118 1985 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 №037 на ЗИЛ-131 1985 г. ш. 626053 дв. б/н МРС-АР №402 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 552154 дв. 969579 -ТА-5 №С35118 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 908164 дв. 670139 -АДБ-3120У1 №9970 на пр.1-П-2-5 1985 г. ш. 002	г. Минск, в/ч 63755	115 000 000	11 500 000
333	Мастерская ПМ-2-70 №С35127 1986 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 №032 на ЗИЛ-131 1985 г. ш. 625740 дв. 329115 МРС-АР №85059 на ЗИЛ-131 1985 г. ш. 629461 дв. 337392 -ТА-5 №С35127 на ЗИЛ-131 1986 г. ш. 0906180 дв. 660080 -АДБ-3122У1 №951 на пр.1-П-2-5 1986 г. ш. 0135	г. Минск, в/ч 63755	118 000 000	11 800 000
334	Мастерская ПМ-2-70 №Л351022 1980 г. 4 кат. в составе: МРМ-М1 №123 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 352538 дв. 929015 МРС-АР №79073 на ЗИЛ-131 1979 г. ш. 338958 дв. 857315 -ТА-5 №Л351022 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 381742 дв. 075143 -ЭСБ-4Б3-1М1 №Б32665517 на пр.1-П-1-5 1977 г. ш. 103025 -АДБ-3122У1 №468 на пр.1-П-2-5 1986 г. ш. 0153	г. Минск, в/ч 63755	90 000 000	9 000 000
335	Мастерская ПМ-2-70 №С35123 1986 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 №270 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 618044 дв. 291586 МРС-АР №860 на ЗИЛ-131 1986 г. ш. 675017 дв. 562102 -ТА-5 №С35123 на ЗИЛ-131 1985 г. ш. М0927872 дв. 767059 -АДБ-3122У1 №1181 на пр.1-П-2-5 1985 г. ш. 0111	г. Минск, в/ч 63755	118 000 000	11 800 000
336	Мастерская ПМ-2-70 №Т35133 1986 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 №100 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 587304 дв. 143086 МРС-АР №Д333 на ЗИЛ-131 1986 г. ш. 678017 дв. 572585 -ТА-5 №Т35133 на ЗИЛ-131 1986 г. ш. 0916733 дв. 712403 -АДБ-3120У1 №57202 на пр.1-П-2-5 1986 г. ш. 0060	г. Минск, в/ч 63755	118 000 000	11 800 000
337	Мастерская ПМ-2-70 №Р35128 1984 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 №б/н на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 588075 дв. 146914 МРС-АР №84056 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 588511 дв. 120579 -ТА-5 №Р35128 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 580404 дв. 110351 -ЭСБ-4Б3-1М1 №ГВ23602329 на пр.1-П-1-5 1983 г. ш. 212782 -АДБ-309У1 №8183 на пр.1-П-2-5 1984 г. ш. 0420	г. Минск, в/ч 63755	108 000 000	10 800 000
338	Мастерская ПМ-2-70 №Е351049 1976 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 №233 на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 784817 дв. 093471 МРС-АР №76145 на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 789832 дв. 093396 -ТА-5 №Е351049 на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 746262 дв. 888471 -ЭСБ-4Б3-1М1 №02760722 на пр.1-П-1-5 1976 г. ш. 92132 -АДБ-309У1 №б/н на пр.1-П-2-5 1976 г. ш. 5749	г. Минск, в/ч 63755	95 000 000	9 500 000
339	Мастерская ПМ-2-70 №П35168 1984 г. 4 кат. в составе: МРМ-М1 №094 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 585931 дв. 136437 МРС-АР №84067 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 554874 дв. 983662 -ТА-5 №П35168 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 554324 дв. 990470 -ЭСБ-4Б3-1М1 №ИМ23649504 на пр.1-П-1-5 1977 г. ш. 119661 -АДБ-3120У1 №4317 на пр.1-П-2-5 1983 г. ш. 0088	г. Минск, в/ч 63755	90 000 000	9 000 000
340	Мастерская ремонтная слесарная МРС-АР №82089 ЗИЛ-131 ш. 532801 дв. 876919 1982 г. 4 кат. 4935 км	г. Минск, в/ч 63755	40 000 000	4 000 000
341	Мастерская ПМ-2-70 №К351048 1978 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 № 656 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 326182 дв. 787476 МРС-АР №78159 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 322005 дв. 765351 -ТА-5 № 351048 на ЗИЛ-131 1979 г. ш. 340196 дв. 864015 -ЭСБ-4Б3-1М1 №ИЛ2345396 на пр.1-П-1-5 1978 г. ш. 116572 -АДБ-309У1 №б/н на пр.1-П-2-5 1979 г. ш. 0217	г. Минск, в/ч 63755	98 000 000	9 800 000
342	Мастерская ПМ-2-70 №Е351050 1976 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 № 669 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 329194 дв. 771447 МРС-АР №313 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 403483 дв. 200761 -ТА-5 №Е351050 на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 191672 дв. 39399 -ЭСБ-4Б3-1М1 №02760662 на пр.1-П-1-5 1976 г. ш. 91656 -АДБ-309У1 №б/н на пр.1-П-2-5 1976 г. ш. 55406	г. Минск, в/ч 63755	95 000 000	9 500 000
343	Мастерская ПМ-2-70 №М351001 1980 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 № 578 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 322819 дв. 749780 МРС-АР №80016 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 373846 дв. 038800 -ТА-5 № М351001 на ЗИЛ-131 1981 г. ш. 425977 дв. 319530 -ЭСБ-4Б3-1М1 №ЖН23625378 на пр.1-П-1-5 1980 г. ш. 137951 -АДБ-309У1 №3909 на пр.1-П-2-5 1980 г. ш. 0866	г. Минск, в/ч 63755	102 000 000	10 200 000
344	Мастерская ПМ-2-70 №П35126 1983 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 № 207 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 53638 дв. 898995 МРС-АР №83065 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 534907 дв. 861440 -ТА-5 № П35126 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 529538 дв. 855719 -ЭСБ-4Б3-1М1 №СУ214 на пр.1-П-1-5 1983 г. ш. 138900 -АДБ-309У1 №1932 на пр.1-П-2-5 1982 г. ш. 10597	г. Минск, в/ч 63755	105 000 000	10 500 000
345	Мастерская ПМ-2-70 №К351050 1979 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 № 171 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 285474 дв. 572113 МРС-АР №256 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 316955 дв. 735863 -ТА-5 №К351050 на ЗИЛ-131 1979 г. ш. 340857 дв. 867082 -ЭСБ-4Б3-1М1 №02760680 на пр.1-П-1-5 1976 г. ш. 92201 -АДБ-309У1 №9753 на пр.1-П-2-5 1979 г. ш. 0203	г. Минск, в/ч 63755	98 000 000	9 800 000
346	Мастерская ПМ-2-70 №Р35137 1984 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 № 097 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 827226 дв. 270713 МРС-АР №83073 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 536565 дв. 898978 -ТА-5 №Р35137 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 582269 дв. 120009 -ЭСБ-4Б3-1М1 №ГВ23602321 на пр.1-П-1-5 1984 г. ш. 204147 -АДБ-3120У1 №10907 на пр.1-П-2-5 1984 г. ш. 0692Т	г. Минск, в/ч 63755	108 000 000	10 800 000
347	Мастерская ПМ-2-70 №Е351056 1976 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 №б/н на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 812415 дв. 161926 МРС-АР №77071 на ЗИЛ-131 1977 г. ш. 250875 дв. 330983 -ТА-5 №Е351056 на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 620560 дв. 304186 -ЭСБ-4Б3-1М1 №ТИ23628346 на пр.1-П-1-5 1983 г. ш. 201284 -АДБ-309У1 №б/н на пр.1-П-2-5 1976 г. ш. 92653	г. Минск, в/ч 63755	95 000 000	9 500 000
348	Мастерская ПМ-2-70 №М351033 1981 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 №192 на ЗИЛ-131 1979 г. ш. 347426 дв. б/н МРС-АР №81036 на ЗИЛ-131 1981 г. ш. 428833 дв. 324189 -ТА-5 №М351033 на ЗИЛ-131 1981 г. ш. 431450 дв. 347880 -ЭСБ-4Б3-1М1 №ТЛ23626136 на пр.1-П-1-5 1981 г. ш. 81836 -АДБ-309У1 №241 на пр.1-П-2-5 1973 г. ш. б/н	г. Минск, в/ч 63755	98 000 000	9 800 000
349	Мастерская ПМ-2-70 №П35124 1983 г. 2 кат. в составе: МРМ-М1 №206 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 528053 дв. 877902 МРС-АР №2092 на ЗИЛ-131 1982 г. ш. 493757 дв. 670155 -ТА-5 №П35124 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 528420 дв. 850615 -ЭСБ-4Б3-1М1 №СУ236184 на пр.1-П-1-5 1983 г. ш. 180979 -АДБ-3120У1 №10620 на пр.1-П-2-5 1983 г. ш. 1963	г. Минск, в/ч 63755	105 000 000	10 500 000
350	Мастерская МТО-В №044 на ЗИЛ-131 ш. 574524 дв. 082618 1985 г. 2 кат. 746 км	г. Минск, в/ч 63755	115 000 000	11 500 000
351	Мастерская МТО-В №Х35111 на ЗИЛ-131 ш. 7781016 дв. 051171 1988 г. 2 кат. 1287 км	г. Минск, в/ч 63755	124 000 000	12 400 000
352	Мастерская МТО-В №042 на ЗИЛ-131 ш. 632575 дв. 486140 1982 г. 4 кат. 1484 км	г. Минск, в/ч 63755	55 000 000	5 500 000
353	Мастерская МТО-В №041 на ЗИЛ-131 ш. 475253 дв. 377389 1982 г. 4 кат. 995 км	г. Минск, в/ч 63755	55 000 000	5 500 000
354	Мастерская МТО-В №050 на ЗИЛ-131 ш. 594186 дв. 557283 1985 г. 4 кат. 471 км	г. Минск, в/ч 63755	62 000 000	6 200 000
355	Мастерская МТО-В №Л35123 на ЗИЛ-131 ш. 388699 дв. 119870 1980 г. 4 кат. 2910 км	г. Минск, в/ч 63755	55 000 000	5 500 000
356	Мастерская МТО-В №М35122 на ЗИЛ-131 ш. 431193 дв. 347328 1981 г. 4 кат. 1755 км	г. Минск, в/ч 63755	55 000 000	5 500 000
357	Мастерская МТО-В №У35102 на ЗИЛ-131 ш. 721121 дв. 775586 1987 г. 2 кат. 6846 км	г. Минск, в/ч 63755	121 000 000	12 100 000
358	Мастерская МТО-В №Р35168 на ЗИЛ-131 ш. 610636 дв. 255516 1985 г. 4 кат. 2337 км	г. Минск, в/ч 63755	60 000 000	6 000 000
359	Мастерская МТО-В №014 на ЗИЛ-131 ш. 561459 дв. 017598 1984 г. 4 кат. 1628 км	г. Минск, в/ч 63755	60 000 000	6 000 000
360	Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110137087 дв. 487697 1978 г. 4 кат. 842 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	100 000 000	10 000 000
361	Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110017087 дв. 488280 1978 г. 4 кат. 2225 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	100 000 000	10 000 000
362	Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 684122145 дв. 873604 1985 г. 4 кат. 334 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	100 000 000	10 000 000
363	Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110178053 дв. 889100 1984 г. 4 кат. 3615 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	100 000 000	10 000 000
364	Гусеничный тягач МТ-ЛБ ш. 110208180 дв. 824333 1988 г. 4 кат. 1306 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	100 000 000	10 000 000
365	Мастерская МРМ-М1 №543 на ЗИЛ-131 ш. 631195 дв. 355159 1985 г. 4 кат. 2648 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	100 000 000	10 000 000
366	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 1972 г. 4 кат. Партия 278 штук	г. Бебеля, в/ч 97085	556 000 000	55 600 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 28 августа 2013 г. в 11.00.

Получить информацию относительно юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подавших задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 16.00 23 августа 2013 года.

Победитель аукциона обязан:

- Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента проведения аукциона.
- Произвести оплату стоимости движимого имущества

разовым платежом в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370, БИК 153001369. **Без НДС.**

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www. belspeckontbrkt.by.

ЗАО «ИнтерПэйБанк»
www.ipaybank.by
ул. Некрасова, 114, г. Минск, 220068, Республика Беларусь
Телефон: +375 17 287 83 21
Лицензия на осуществление банковской деятельности №19, выдана Национальным банком Республики Беларусь 03 июня 2013 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.
Наименование банка ЗАО «ИнтерПэйБанк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2013 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		12 060,8	12153,9
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		10,4	16,7
4	Средства в Национальном банке	1103		5 142,4	23515,1
5	Средства в банках	1104		39 279,9	23375,2
6	Ценные бумаги	1105		183 760,3	167018,9
7	Кредиты клиентам	1106		37 313,3	73769,6
8	Производные финансовые активы	1107		-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		20 319,5	29688,5
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		-	-
12	Прочие активы	1111		6 898,1	9317,6
13	ИТОГО активы	11		304 784,7	338855,5
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		-	-
16	Средства банков	1202		54 396,9	55213,3
17	Средства клиентов	1203		28 853,4	54270,3
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		22 436,1	30202,2
19	Производные финансовые обязательства	1205		-	-
20	Прочие обязательства	1206		2 220,9	2041,1
21	ВСЕГО обязательства	120		107 907,3	141726,9
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		150 394,0	150394,0
24	Эмиссионный доход	1212		1,2	1,2
25	Резервный фонд	1213		8 240,8	7531,7
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		14 360,2	14497,8
27	Накопленная прибыль	1215		23 881,2	24703,9
28	ВСЕГО капитал	121		196 877,4	197128,6
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		304 784,7	338855,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 г.
Наименование банка ЗАО «ИнтерПэйБанк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2013 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		9 134,1	18 967,6
2	Процентные расходы	2012		2 903,6	9 214,5
3	Чистые процентные доходы	201		6 230,5	9 753,1
4	Комиссионные доходы	2021		9 685,0	4 339,7
5	Комиссионные расходы	2022		1 040,8	502,5
6	Чистые комиссионные доходы	202		8 644,2	3 837,2
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	(2207,8)	1 488,8	1 488,8
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		6498,8	4 078,7
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	(5,4)	(31,9)	-
11					

«ПРАВАСЛАўНУЮ МОЛАДЗЬ ВЫЛУЧАЕ ГЛЫБОКАЯ ВЕРА»

Заслаўе — адзін са старэйшых гарадоў Беларусі. Калі верыць летапісам, горад у самым канцы дзясятага стагоддзя пабудавану сам кіеўскі князь Уладзімір для свайго сына Ізяслава і жонкі Рагнеды. Неўзабаве Рагнеда стала адной з першых манашак на ўсходнеславянскіх землях і ўзяла імя Анастасія. А Заслаўе зрабілася адным з першых цэнтраў хрысціянства ў Беларусі. 13 і 14 ліпеня тут у гонар 1025-годдзя Хрышчэння Русі праходзіў фестываль праваслаўнай моладзі.



На фестывалі адбыўся хрэсны ход.

Бажэственнае літургія праходзіла на спецыяльна арганізаванай сцэне.



Вернікі моляцца падчас літургіі.



Пасля літургіі вернікі маглі прынасіцца.



ца літургія пад адкрытым небам, якую праводзіць епіскап Барысаўскі Венямін. Да моладзі, што ішла хрэсным ходам, далучаюцца мясцовыя вернікі. Яны прыходзяць цэлымі сем'ямі, з маленькімі дзецьмі. Праз гадзіну пасля пачатку літургіі людзей становіцца так шмат, што ім давядзецца падымацца на валы.

Апостал і Евангеліе чытаюцца на беларускай і рускай мовах. Вернікі разам спяваюць і чытаюць малітвы.

У той жа час непадалёк ад царквы адкрываецца імпрывізаваны кірмаш. На гарадзішчы з'яўляецца з дзясятка шалікаў, у кожным з якіх можна набыць нешта на памяць: саламяныя вырабы, драўляныя фігуркі і многае іншае. Толькі некалькі шалікаў гандлююць царкоўнымі таварамі.

— Я прыехала сюды са сваёй сям'яй, з адзінаццацігадовай дачушай і яе сябрамі, — расказвае Вераніка, прыхаджанка мінскага Свята-Петра-Паўлаўскага сабора. — У хрэсны ходзе я не ўдзельнічала, а вось дзеці — з радасцю. Дождз — не праблема. Пасля заканчэння ходу ўсіх сагрэлі. Разуемеце, праваслаўная вера гаворыць аб тым, што цела — другаснае. Галоўнае — дух. Калі дух моцны — цела вытрымае ўсё. Таму сваю дачку я са спакойным сум-

частка была ў апошні момант затрыманая на мяжы Беларусі пры спробе вывазу.

Пакуль наведнікі разглядаюць экспанаты, сваім уражанымі з намі дзеліцца выканаўца абавязку сакратара Аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы Юген Лабанаў:

— Хрэсны ход быў, скажам так, запамінальным. Хаця б таму, што ў Мінск раёне выпала амаль палова месячнай нормы ападкаў. І пачынаючы ад «Мінск-Арэны» мы, у тым ліку і дзеці ва ўзросце 10-12 гадоў, з гадзіну ішлі пад сапраўднай залевай. Але адчуванні самыя паэзіюныя! Таму і самая важная частка фестывалю — літургія — прайшла проста цудоўна. Трохі пазней у нас плануецца канцэрт, выступіць на якім цікавы і вядомы гурт з Расіі «Комба БАХ». Гэтыя хлопцы іграюць праваслаўны рэп. А чаму б і не? Цікаваці праваслаўнай моладзі не адрозніваюцца ад любой другой: яны таксама любяць свежае паветра і канцэрты. А вылучае толькі адно — глыбокая вера. На жаль, такой моладзі зараз не так шмат, як хацелася б, але з кожным годам яе становіцца ўсё болей і болей. Мэта ўсяго святкавання 1025-годдзя Хрышчэння Русі і нашага фестывалю ў прыватнасці — яшчэ раз нагадаць, як у 988 годзе адбылося тое, што сапраўды вызначыла лёсы трох дзяржаў: Беларусі, Расіі і Украіны. Духоўнае адзінства ў нашых народаў захавалася, нягледзячы на розныя, у тым ліку і палітычныя, праблемы.

Адразу па завяршэнні фестывалю многія пачынаюць сыходзіць. Але плячоўка перад Спаса-Праабражэнскай царквой не пусце — падымаюцца ўсё новыя і новыя людзі. Адзін з іх, месціч Уладзімір — каталік.

— У некалькіх кроках ад гарадзішча знаходзіцца Касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі, які быў у свае часы і праваслаўным храмам, — кажа ён. — Я ўпаўнены, што паміж каталікамі і праваслаўнай канфесіяй няма істотнай розніцы, мы верым у аднаго Бога, я часта наведваю і касцёл, і царкву. Каталіком сябе лічу толькі таму, што мяне так хрысцілі. Не думаю, што беларусам зараз трэба дзяліцца... А фестываль мне вельмі спадабаўся, добра, што тут шмат моладзі і дзяцей.

Мы вяртаемся ў Мінск, а з галавы не выходзяць словы Уладзіміра. Цікава, а кім сябе лічылі Рагнеда і Ізяслаў? Сын перажыў сваю маці ўсяго на адзін год. Да Вялікага расколу хрысціянскай царквы тады заставалася трохі больш за паўвека. Магчыма, тое, што фестываль прайшоў менавіта ў Заслаўі, сімвалічна? Мінчулае засталася далёка, а што будзе потым — вырашаць маладым. Магчыма, тым самым, што ў залеву і навальніцу пешшу ішлі ў старажытны горад, каб успомніць пра свае карані.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ.
Фота Надзеі БУЖАН.

Мінскі раён, г. Заслаўе

■ Май на ўвазе!

Сталічны дрэс-кросінг

Мінчане змогуць абмяняцца адзеннем, якое не выкарыстоўваецца

У сталіцы 20 ліпеня з 12.00 да 17.00 пройдзе дрэс-кросінг, або абмен адзеннем.

Як перадае карэспандэнт агенцтва «Мінск-Навіны», арганізатарам мерапрыемства высту-

піць антыкаварня «Дом Фішэра». Мінчане змогуць прывесці рэчы і абутак, якія яны не носяць, і бясплатна абмяняцца на адзенне іншых удзельнікаў мерапры-

емства. Адзінае патрабаванне дрэс-кросінгу — адзенне і абутак павінны быць сезоннымі (вясна—лета) і не вельмі старымі.

«Мінск-Навіны»

Даты Падзеі Людзі

1918 год — у Маскве адбыўся Усерасійскі з'езд бжанцаў з Беларусі. Прысутнічалі 227 дэлегатаў — прадстаўнікоў ад бжанцаў з Беларусі, якія жылі ў Расіі. Парадак дня ўключыў справаздачу Беларускага нацыянальнага камісарыята, бжанскае пытанне (даклады з месцаў, матэрыяльная дапамога, рэвакуацыя, школьная справа, кампенсацыя страт ад вайны), прадстаўніцтва Беларусі на будучай мірнай канферэнцыі народаў, сучаснае становішча, пытанне аб цэнтральным выканаўчым бжанскім камітэце Беларусі. 19 ліпеня 1918 года дэлегацыя з'езду на чале з А.Х. Усціловічам была прынята У.І. Леніным.


дзіла перадачу СССР г. Кенігсберг і прылеглага да яго раёна. Важным рашэннем канферэнцыі былі паставаны аб рэпарацыях. У час работы канферэнцыі прэзідэнт Трумэн паведаміў Сталіну пра наўнасць у Злучаных Штатаў атамнай бомбы і намер прымяніць атамную зброю ў вайне супраць Японіі.

1946 год — нарадзіўся (вёска Рубель Столінскага раёна Брэсцкай вобласці) Андрэй Аляксеевіч Каліда, беларускі вучоны ў галіне камп'ютарнай алгебры, інфарматыкі і кібернетыкі, доктар фізіка-матэматычных навук (1990). Аўтар навуковых прац па тэорыі, метадах, праграма-алгарытмічных і апаратных сродках арганізацыі паралельных вылічэнняў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1991).

«Калі ты будзеш лайдэком і не прыкладзеш влічкі намаганняў і працы, каб узгадоваць і ўзраціць закладзенае ў цябе зерне, то замест добрага пшэну атрымаеш адзін чартапалок. Талент, які тоіцца ў чалавеку, падобны да іскрыкі. Паўвека, падкладзены расставу — і засарыцца яна яркім полымем. А перастанеш абав'я і класіфіцыра пра сваю іскрыку — даядзеш да таго, што яна ніколі ўжо не засвеціць».

1945 Берлінская (Патсдамская) канферэнцыя кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў краін-пераможцаў у Другой сусветнай вайне: СССР (І.В. Сталін), Вялікабрытанія (У. Чэрчыль, К. Этлі) і ЗША (Г. Трумэн). Прыняла рашэнне аб дэмілітарызацыі і дэнацыфікацыі Германіі, аб заходняй мяжы Польшчы; пацвер-

Андрэй ВОЛЯН, палітычны дзеяч, філосаф, ідэолаг Рэфармацыі ў Беларусі і Лівне:



Спаўняць ЦЕПЕШ, г. Дзержынск.

1	2	3	4	5	6	7	8
				9			
10							11
		12					
	13						14
15			16				17
	18						19
20			21	22		23	24
				25	26		27
28		29					30
						31	
							32

Ліпень — верхавіна лета

Па гарызанталі: 2. «Падняўся грывінік да дня «...ліпеня». («...ліпеня», Е.Лось). 5. ... косяць і жне, доўга спаць не дае (прык.). 10. Ранняя птушачка ... цярэбіць, а позняя вочкі трэ (прык.). 11. Зарадзіць званец — хлеб у ... (прык.). 12. На Гаўрылей (26 ліпеня) засцерагаюць, каб град не пабў ... 15. Апошняя лігара грэчаскага алфавіта. 16. Хто ў ліпені на полі працуе, таго ўзімку і ... сагрэе (прык.). 17. Верхні пласт зямной кары. 18. «Штастае сідха асакі і...» Нудныя казкі куц з кустам шапача. («Лясное возера»). Я.Купала). 19. «Жніво праз тыдзень, ...» «Наліты колас». («Сярэдзіна раскошлівага лета»). А.Лойка). 20. Бель парашок, які выкарыстоўваецца ў медыцыне. 21. Ліпень — ... шодоры на духмяных ягады (прык.). 23. Мужчынскае ім'я. 25. Калі ... паспяваюць, то паспялі і жыта (прык.). 28. «Мядовы ... яблынь, сена!» (З маленства дошу ахмяляў»). («Ліпенскім ранкам»). М.Ляшчун). 30. ... пуды прыносіць (прык.). 31. « А ... — ну хоць крычкі!» «За горла

пальцамі сіджае» («Спяткота»). Я.Малец). 32. Дрэва, на якім на Купале любяць гоіцца русалкі.

Па вертыкалі: 1. Скідванне ці замена пакрыва; у буйных птушак ... пачынаецца ў ліпені. 3. Леў і ...; знакі Задзяка ў ліпені. 4. «Так, заціхлі сеняжы!» (Пайшла ... адпачываці»). («Новая зямля»). Я.Колас). 6. Зуб, які ў некаторых жывёл выступае з рота. 7. Працяглы стогн. 8. Конь у гаспадарцы — ... (прык.). 9. Калі на Пятра (12 ліпеня) пойдзе дождж, будзе жыта, як ... (прык.). 13. Ліпень — ... лета (прык.). 14. Прывытак беларускага народнага календара (29 ліпеня); дзень «зазубрываання» сярпоў, падрыхтоўка да жніва. 20. Разбурыў ... — повен двор драветы (прык.). 22. У ліпені ... радуецца (прык.). 24. Назва ліпеня ў выданым Ф.Скарыны. 26. ... ды лебяды (прык.). («Ліпенскім ранкам»). М.Ляшчун). 30. ... пуды прыносіць (прык.). 31. « А ... — ну хоць крычкі!» «За горла

24. Ліпень. 25. Чарніца. 28. Водар. 30. Берне. 31. Дз. Врхавіна. 18. Абр. 19. Дз. Врхавіна. 21. Сербавіца. 22. Сербавіца. 17. Калі. 12. Калі. 16. Калі. 17. Калі. 18. Калі. 19. Калі. 20. Калі. 21. Калі. 22. Калі. 23. Калі. 24. Калі. 25. Калі. 26. Калі. 27. Калі. 28. Калі. 29. Калі. 30. Калі. 31. Калі.

СЁННЯ

Сонца

Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск — 5.00	21.31	16.31
Віцебск — 4.42	21.28	16.46
Магілёў — 4.50	21.21	16.31
Гомель — 4.55	21.09	16.14
Гродна — 5.17	21.45	16.28
Брэст — 5.25	21.37	16.12

Месяц
Першая квадра 17 ліпеня.
Месяц у сусор'і Скарпіёна.

Імяніны
Пр. Аляксандры, Анастасіі, Вольты, Марыі, Таццяны, Аляксея, Андрэя, Мікалая, Федара, Фядота, Яфіма, К. Ядвігі, Аляксея, Багдана, Марціна.



ЗАЎТРА

Геамагнітная ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 747мм рт.сп. +14...+16°C +22...+24°C	ГРОДНА 753мм рт.сп. +13...+15°C +22...+24°C	МІНСК 743мм рт.сп. +13...+15°C +20...+22°C	МАГІЛЕЎ 748мм рт.сп. +10...+12°C +20...+22°C
БРЭСТ 753мм рт.сп. +14...+16°C +23...+24°C	ГОМЕЛЬ 752мм рт.сп. +13...+15°C +22...+24°C	ВАРШАВА +22...+24°C	КІЕЎ +23...+25°C
РЫГА +24...+26°C	С.ПЕЦЯРБУРГ +21...+23°C	МАСКВА +21...+23°C	

Абазначэнні:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная бура

...у суседзях

УСМІХНЕМСЯ

У мужыка павінна быць 3 жанчыны: асноўная, запасная і аварыйная.

Хачу такога лета, каб не было часу для інтэрнэту.

— А ты памянай бы свой мозг на грэцкі арэх?

— Не.

— Гэта значыць, паразумець ты не хочаш?

За ўсё сваё жыццё Пятровіч добра асвоіў толькі адзін від інвентырыі — кароткатэрміновы ўклад піву ў халадзільнік на раніцу.

— І што ж будзем рабіць у такой сітуацыі?

— Купляем каньяк. Далей імпрывізуем.

Любы капрыз жонкі Абрамовіча — гэта два бюджэты Малдова.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛОЧНИК (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (першы намеснік галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, А.СЛАНЕУСКИ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШУК, Л.ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: пісьму — 287 18 64, падпісак — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68, скартарыята — 292 05 82, адрэдакцыя за выпуск дадатку: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самарванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтары: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by; РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.minsk.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў; іх меркаванні не з'яўляюцца суадпавядаюць з меркаваннямі рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрэдаваныя ёй псымы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрыетарстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 23 558. Індэкс 63850. Зак. № 3108.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30
16 ліпеня 2013 года.